



Голас Радзімы

9 верасня 1999 года
Цана 20 000 рублёў

№ 36

Штотыднёвая газета для суайчыннікаў за межамі Беларусі
Выдаецца з 1955 г.

ДА 60-годдзя ЎЗ'ЯДНАННЯ БЕЛАРУСІ



У гэтыя дні ў Гродзенскім абласным краязнаўчым музеі ўсеагульную ўвагу прыцягвае багатая экспазіцыя, прысвечаная 60-годдзю далучэння Заходняй Беларусі да БССР. Асобны стэнд прысвечаны гераічнаму падпольшчыку, а затым вядомаму палітычнаму дзеячу Беларусі Сяргею Прытыцкаму.

НА ЗДЫМКАХ: карта Заходняй Беларусі; ля стэндаў музея; "Сяргей Прытыцкі" — рэпрадукцыя карціны з фондаў музея.
Фота Генадзя СЯМЁНАВА, Аляксандра ТАЛОЧКІ, БелТА.



УЛАДА І ЛЮДЗІ

ЛІДЭР НЕ ЗМЯНІЎСЯ

Сацыялагічны цэнтр Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта ў межах маніторынгавай праграмы "Улада і людзі" правёў 20—30 чэрвеня 1999 года чарговае апытанне сярод жыхароў старажытнай сталіцы Беларусі — горада Полацка. У апытанні па квотна-прапарцыянальнай выбарцы прынялі ўдзел 1050 чалавек. Выбарка рэпрэзентатыўная. Камп'ютэрная апрацоўка матэрыялаў палывай часткі даследавання выканана з дапамогай праграмнага пакета SPSS.

Адной з задач даследавання было вызначыць сярод палачан рэйтынг найбольш уплывовых палітычных і грамадскіх дзеячаў Рэспублікі Беларусь.

Калі б выбары прэзідэнта адбыліся ў чэрвені-жніўні гэтага года, то вынік галасавання на карысць А. Лукашэвіча сярод палачан склаў бы 71 працэнт. Найбольшым аўтарытэтам сёння ён карыстаецца сярод рабочых, пенсіянераў, спецыялістаў і служачых. Важна звярнуць увагу і на такую акалічнасць, што колькасць жанчын у электарате Прэзідэнта амаль удвая большая, чым мужчын.

На другім месцы па выніках даследавання аказаўся прэм'ер-міністр Беларусі С. Лінг — 5,1 працэнта. У яго падтрымку ў Полацку выказалася 2,3 працэнта пенсіянераў, 3,7 працэнта рабочых, 4,3 працэнта спецыялістаў і служачых.

Трэцюю прыступку займае З. Пазняк (1,7 працэнта). У электарате З. Пазняка 1,9 працэнта полацкіх рабочых, 1,0 працэнта спецыялістаў і служачых, 0,4 працэнта пенсіянераў.

Чацвёртае і пятае месцы належаць С. Шушкевічу (1,5 працэнта) і М. Чыгіру (1,0 працэнта).

Рэйтынг астатніх прэтэндэнтаў не перавысіў 1 працэнта — У. Андрэйчанка (0,8 працэнта), С. Багданкевіч (0,8 працэнта), Л. Баршчэўскі (0,5 працэнта), С. Шарэцкі (0,5 працэнта), А. Лябедзька (0,3 працэнта), С. Калякін (0,2 працэнта) і г. д.

Незайздросным падаецца становішча палітычных партый і грамадскіх рухаў. Абсалютная большасць палачан (86,7 працэнта) не праяўляе аніякай цікавасці да іх дзейнасці, і толькі 13,3 працэнта аддалі перавагу той ці іншай з іх, у прыватнасці, Беларускаму народнаму фронту "Адраджэнне" — 2,1 працэнта, Беларускай партыі жанчын "Надзея" — 1,3 працэнта, Партыі камуністаў беларускай — 1,0 працэнта, Камуністычнай партыі Беларусі — 0,9 працэнта...

Васіль ШАЙКОЎ,
загачык кафедры гісторыі і сацыялогіі
Полацкага дзяржуніверсітэта.
("Звязда").

АФІЦЫЙНА

30—31 жніўня ў Мінску знаходзіўся міністр па справах рэлігій Дзяржавы Ізраіль Іцхак Кохен. Ён прыязджаў у беларускую сталіцу па запрашэнню рэлігійных іўдзейскіх арганізацый і Беларускага аб'яднання іўдзейскіх арганізацый і абшчын.

У першы дзень знаходжання ў Мінску Іцхак Кохен пабываў ля мемарыяла ахвярам іўдзейскага гета "Яма", сустрэўся з прадстаўнікамі іўдзейскіх арганізацый сталіцы, з работнікамі пасольства Дзяржавы Ізраіль у Мінску, пагутарыў з кіраўнікамі іўдзейскіх абшчын Беларусі.

31 жніўня Іцхак Кохен быў прыняты ў Дзяржаўным камітэце

па справах рэлігій і нацыянальнасцей. Падчас размовы з замежным гасцем і асобамі, якія яго суправаджалі, старшыня камітэта Аляксандр Білык запэўніў, што ў нашай краіне створаны спрыяльныя ўмовы для адраджэння і паўнацэннай дзейнасці нацыянальных супольнасцей і рэлігійных арганізацый. А. Білык і І. Кохен на сустрэчы дамовіліся аб супрацоўніцтве паміж Дзяржкамітэтам па справах рэлігій і нацыянальнасцей і адпаведным міністэрствам Ізраіля. У гэты ж дзень І. Кохен быў прыняты старшынёй Мінскага гарвыканкама Уладзімірам Ярошыным.

Юрый ДОМНІЧ.

ВІНШУЕМ!

14 верасня 1999 года спаўняецца 75 год з дня нараджэння вядомага вучонага і паэта, заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі Беларусі, члена-карэспандэнта Беларускай акадэміі навук, рэктара Інстытута сучасных ведаў Аляксандра ШЫРОКАВА.

За доўгія гады, дзе б ні працаваў, А. Шырокаў паўсюль пакінуў важкі след добрых спраў: навуковай працы ў галіне радыёэлектронікі і кібернетыкі, дзесяткі

таленавітых вучняў і... шматлікія паэтычныя творы, якія ўвайшлі ў зборнік вершаў "Удзівленне" (на рускай мове). Наш сталы аўтар Мікола Савік падрыхтаваў артыкул да юбілею А. Шырокава, які будзе змешчаны ў наступным нумары газеты.

А пакуль мы далучаемся да шматлікіх віншаванняў, якія атрымае ў гэтыя дні юбіляр, і шчыра зычым яму здароўя і творчага плёну.

АДВАРОТНАЯ СУВ'ЯЗЬ

Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" выказвае шчырую падзяку Ірэне КАЛЯДЗЕ, беларусцы з Кліўленда, якая прафінансавала гэтым летам адпачынак дзяцей з чарнобыльскай зоны Беларусі на Эгейскім моры. Гэта не першая дабрачынная акцыя нашай зямлячкі. З яе ласкі беларускія дзеці (некалькі груп) адпачывалі летась у Славеніі, а сёлета — у Чэхіі і Эстоніі. А яшчэ Ірэна праніклася болем Наталлі і Алеся Гушчаў і дапамагла ў лячэнні ў ЗША іх дачушкі, якая пацярпела падчас пажару.

Маладой дзяўчынай Ірэну Ка-

ляду ваенная віхура адарвала ад дому. На чужыне даваўся нанава ладзіць свой лёс. Як толькі адчынілася "жалезная заслона", спадарыня Ірэна прыехала на Радзіму ў Беларусь, наведвала пацярпелых ад Чарнобыля раёны Палесся, хворых ад радыяцыйнай дзяцей у шпітальных. Тады дала сабе зарок: дапамагачь дзецям Беларусі, колькі хопіць сілы. Вярнуўшыся ў ЗША, стварыла дзіцячы фонд, і з таго часу гэтая праца — паўсядзённым клопат Ірэны Каляды.

Добрым людзям, дай Божа, добрую долю!

ЛІРЫЧНЫ НАСТРОЙ



АСОБА



Пасля чарнобыльскай катастрофы па ініцыятыве мастакоў, экалагаў і медыкаў у Беларусі было створана дабрачыннае творчае аб'яднанне "МЭЯ" (мастацтва, экалогія і я). Сёння ім кіруе гомельская мастачка Ларыса ЗУЕВА (на здымку). Пры дапамозе мастацтва аб'яднанне імкнецца змяніць адносіны людзей да прыроды, яе захавання, ад чаго залежыць здароўе падрастаючага пакалення. "МЭЯ" працуе над праектам ЮНЕСКА "Мастацтва ў бальніцы".



200 скачкоў з парашутам здзейсніў за час службы старшы тэхнік мабільнай роты 1-га мабільнага батальёна 317 асобнай мабільнай бригады віцеблян Іван ДОУГАНЬ.

Фота БелТА.

Генадзь АЎЛАСЕНКА

Як хутка круціцца Зямля...
Як непрыкметна, спакаяла,
мінула лета...
Хвіліны, месяцы, гады —
усё спяшаецца...
Куды!
Каб ведаць гэта...
Там рыса нейкая ляжыць!
Да рысы гэтае бяжыць
жыцця дарога...
А што за ёю!
Выбірай:
там можа пекла, можа рай...
Альбо нічога наогул там не існуе...

«САДРУЖНАСЦЬ-99»



Міністр абароны Рэспублікі Беларусь Аляксандр Чумакоў прыняў удзел у вучэннях «Баявая садружнасць-99», у якіх удзельнічалі сілы ППА краін СНД. За ходам стрэльбаў назіралі міністры абароны дзяржаў СНД. Пасля вучэнняў адбылося пасяджэнне Савета міністраў абароны дзяржаў-удзельніц СНД.

НА ЗДЫМКАХ: міністры абароны краін СНД назіраюць за ходам вучэнняў; міністры абароны Беларусі і Украіны Аляксандр ЧУМАКОЎ і Аляксандр КУЗЬМУК падпісалі «Палажэнне аб узаемадзеянні па баявому дзяржурству сіл і сродкаў ППА Рэспублікі Беларусь і Украіны»; пуск ракеты «С-300».

Фота Віктара ТАЛОЧКІ, БелТА.

МІЖНАРОДНЫЯ СТАСУНКІ

ДАПАМОГА АХВЯРАМ ЗЕМЛЕТРАСЕННЯ

Пасол Турцыі ў Беларусі спадарыня Шуле Сойсал выказала ўдзячнасць беларускім уладам за рашэнне накіраваць у Турцыю самалёт з дапамогай для грамадзян, што пацярпелі ў выніку землетрасення.

Ш. Сойсал заявіла, што на сёння сітуацыя ў рэспубліцы працягвае заставацца напружанай. Жыхары пацярпелых раёнаў Турцыі зведваюць у першую чаргу патрэбу ў палатках і коўдрах, пітной вадзе і медыкаментах. У той жа час пасол адзначыла, што ўлады краіны ў стане забяспечыць гараджан прадуктамі харчавання ў неабходнай колькасці. Гарадскія ж улады ў пацярпелых раёнах зведваюць цяжкасці ў дарожных машынах, неабходных для расчышчэння ўтвораных завалаў.

Разам з тым Ш. Сойсал паведаміла, што ўлады Турцыі прынялі рашэнне аб пачатку ўзвядзення ў краіне аднапавярховых зборных дамоў для людзей, што засталіся без жылля на працягу зімы.

У інтэрв'ю пасол падкрэсліла, што землетрасенне закранула раёны, якія з'яўляюцца «прамысловым сэрцам» краіны. А курортныя гарады, якія выбіраюцца грамадзянамі СНД для адпачынку на ўзбярэжжах Эгейскага і Міжземнага мораў, не пацярпелі. Таму ніякіх апасненняў за лёс грамадзян рэспублікі, якія адпачываюць там, быць не павінна, запэўніла дыпламат. Па яе словах, у гасцей Турцыі не павінна быць апасненняў і адносна магчымасці ўзнікнення ў краіне эпідэміі, меркаванне пра што выказвалася раней у СМІ. Да данага заключэння, па сцвярдзенню Ш. Сойсал, прыйшлі і эксперты Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, якія знаходзяцца ў Турцыі.

У інтэрв'ю пасол падкрэсліла, што землетрасенне закранула раёны, якія з'яўляюцца «прамысловым сэрцам» краіны. А курортныя гарады, якія выбіраюцца грамадзянамі СНД для адпачынку на ўзбярэжжах Эгейскага і Міжземнага мораў, не пацярпелі. Таму ніякіх апасненняў за лёс грамадзян рэспублікі, якія адпачываюць там, быць не павінна, запэўніла дыпламат. Па яе словах, у гасцей Турцыі не павінна быць апасненняў і адносна магчымасці ўзнікнення ў краіне эпідэміі, меркаванне пра што выказвалася раней у СМІ. Да данага заключэння, па сцвярдзенню Ш. Сойсал, прыйшлі і эксперты Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, якія знаходзяцца ў Турцыі.

У інтэрв'ю пасол падкрэсліла, што землетрасенне закранула раёны, якія з'яўляюцца «прамысловым сэрцам» краіны. А курортныя гарады, якія выбіраюцца грамадзянамі СНД для адпачынку на ўзбярэжжах Эгейскага і Міжземнага мораў, не пацярпелі. Таму ніякіх апасненняў за лёс грамадзян рэспублікі, якія адпачываюць там, быць не павінна, запэўніла дыпламат. Па яе словах, у гасцей Турцыі не павінна быць апасненняў і адносна магчымасці ўзнікнення ў краіне эпідэміі, меркаванне пра што выказвалася раней у СМІ. Да данага заключэння, па сцвярдзенню Ш. Сойсал, прыйшлі і эксперты Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, якія знаходзяцца ў Турцыі.

ВІЗИТ ПРЭМ'ЕР-МІНІСТРА БЕЛАРУСІ СЯРГЕЯ ЛІНГА У ІСЛАМСКУЮ РЭСПУБЛІКУ ПАКІСТАН І НАРОДНУЮ РЭСПУБЛІКУ БАНГЛАДЭШ АБДУДЗЕЦА У КАНЦЫ 1999 — ПАЧАТКУ 2000 ГАДОЎ.

Для падрыхтоўкі візіту старшыні ўрада ў трэцім квартале гэтага года Пакістан і Бангладэш наведзе адзін з намеснікаў міністра замежных спраў Беларусі. У ходзе паездкі

прадстаўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства плануецца падрыхтоўка да падпісання шэрагу міжрадавых пагадненняў. З уладам Пакістана рыхтуецца да падпісання гандлёвага пагаднення, пагадненне аб пазбяганні дваінога падаткаабкладання, пагадненне аб навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, пагадненне аб узаемных бязвізавых службовых паездках і міжведамаснае пагадненне аб кансультацыйных паміж міністэрствамі замежных спраў.

З уладам Бангладэш рыхтуецца да падпісання гандлёвага пагаднення, пагадненне аб абароне інвестыцый, пагадненне аб бязвізавых паездках па службовых справах, міжведамаснае — аб кансультацыйных паміж міністрамі замежных спраў.

ТАВАРААБОТ ПАМІЖ БЕЛАРУССІЮ І ГЕРМАНІЮ ЗА СТУДЗЕНЬ—ЧЭРВЕНЬ БЯГУЧАГА ГОДА СКЛАЎ 482,7 МІЛЬЁНА ДОЛАРАЎ, ПАВЯЛІЧЫЎШЫСЯ НА 11,1 ПРАЦЭНТА У ПАРАўНАННІ З АНАЛАГІЧНЫМ ПЕРЫЯДАМ МІНУЛАГА ГОДА.

Як паведаміла прэс-служба МЗС Беларусі, экспарт у Германію за першае паўгоддзе гэтага года дасягнуў 104,5 мільёна долараў, павялічыўшыся на 13,2 працэнта ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Імпарт склаў 378,2 мільёна долараў, рост — на 10,6 працэнта.

З краін далёкага замежжа Германія застаецца найбольш актыўным знешнегандлёвым партнёрам Беларусі. Удзельная вага тавараабароту з гэтай краінай па выніках пяці месяцаў склала ў агульным аб'ёме 20,8 працэнта.

ГОМЕЛЬСКАЯ, МІНСКАЯ, МАГІЛЁўСКАЯ ВОБЛАСЦІ І ГОРАД МІНСК УСТУПІЛІ У МІЖРЭГІЯНАЛЬНУЮ АСАЦЫЯЦЫЮ ЭКАНАМІЧНАГА ўЗАЕМАДЗЕЙННЯ СУБ'ЕКТАў ФЕДЭРАЦЫІ «ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАСІЯ», У ЯКУЮ ўВАХОДЗЯЦЬ ДВАНАЦЦАЦЬ РАСІЙСКИХ РЭГІОНАў.

Як паведаміў журналістам намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Леанід Козік, «Цэнтральная Расія» ўтворана рэгіёнамі, якія найбольш цесна супрацоўнічаюць з беларускімі прадпрыемствамі, таму ўступленне ў яе беларускіх абласцей будзе саздзейнічаць яшчэ больш цесным кантактам паміж канкрэтнымі прадпрыемствамі дзвюх краін.

СПОРТ

ГРЭБЛЯ. На чэмпіянаце свету па акадэмічнаму веславанню, што прайшоў у Сен-Катарыне (Канада), беларуская зборная атрымала дзве залатыя ўзнагароды. Саборніцтва адзіночак выйграла алімпійская чэмпіёнка Кацярына Карстан (Хадатовіч), а затым ў гонцы парных чацвёрак перамогу атрымала каманда дзяўчат у складзе: Марына Знак, Юлія Бычык, Алена Мікуліч, Вольга Трацэўская.

БІЛЬЯРД. У бильярдна-спартыўным цэнтры «Піраміда» Мінскай федэрацыі бильярднага спорту пад эгідай грамадскага аб'яднання «Беларуская асацыяцыя бильярднага спорту» прайшоў першы камандны кубак Рэспублікі Беларусь. Удзел у кубку прынялі 8 каманд.

АКТУАЛЬНА

НАКІРОўВАЮЧЫСЯ ў РАСІЮ, НЕ ЗАБУДЗЬЦЕ ЗАДЭКЛАРАВАЦЬ НАВАТ АДЗІН ДОЛАР

Пасля 5 ліпеня, калі былі ўнесены дапаўненні ў расійскі закон аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі, многія грамадзяне нашай рэспублікі сутыкнуліся з праблемай вывазу наяўнай валюты з Расіі.

Як паведамілі БелТА ў прэс-службе Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі, да прыняцця дапаўненняў нашы грамадзяне маглі вывозіць з Расіі да 500 долараў без прадстаўлення пацвярджальных дакументаў. Цяпер жа ў законе гаворыцца, што фізічныя асобы — нерэзідэнты Расійскай Федэрацыі могуць вывозіць з краіны наяўную замежную валюту ў памеры, што не перавышае суму, раней узвезеную, перавезеную або перасланую ў РФ, і пры прадстаўленні дакументаў, якія пацвярджаюць гэта.

Атрымліваецца, што з прыняццем гэтага закона такія дакументы патрабуюцца на любую суму, нават на 1 долар. І гэта пры тым, што нашы

краіны ўваходзяць у мытны саюз і ўсе мытныя бар'еры паміж Расіяй і Беларуссю адменены. З гэтай праблемай, дарэчы, сутыкаюцца і грамадзяне трэціх краін, якія едуць, напрыклад, у Прыбалтыку праз Беларусь з заездам на тэрыторыю Расіі. Беларуская мытна дазваляе свабодны правоз тых жа 500 долараў, якія можна дэклараваць і вусна. Але пры выезде з РФ мясцовыя мытнікі патрабуюць пацвярджэнне аб увозе валюты. Пацвярджальнымі дакументамі з'яўляюцца дэкларацыі, аформленыя расійскімі мытнымі службамі, прызначаюцца і дэкларацыі, аформленыя беларускай мытнай.

Акрамя таго, як паведамілі ў прадстаўніцтве расійскай мытні ў Мінску, нават калі валюта легальна набыта ў Расіі і гэта дакументальна пацверджана, яна можа быць вывезена толькі фізічнымі асобамі — рэзідэнтамі РФ.

МІНСК, ЗАХАРАВА 28. ДОМ ДРУЖБЫ

Арсен ВАЊІЦКІ

АДЦЕННІ ЖЫЦЦЯ

Урыўкі з главы «У імя будучага»

Лепш бы туды не паехалі. Як толькі дэлегацыя паднялася на другі паверх службовага памяшкання, яе сустрэлі спартсмены, але не ў лепшай форме, а ў цэлай кампаніі маласпартыўных жанчын... Прыйшлося засмучона рэціравацца. Гаспадар праграмы прапанаваў заехаць у прыватызаваны квартал, паглядзець новыя кафэ-гастштэты. На жаль, і там, куды нас завезлі, не было не толькі радасці, а нават кавы...

Тыповы прыклад звышгасціннасці, які, на жаль, яшчэ бытуе ў нас, акумулявала амерыканка Рубі Эрыксан. Калі яе запыталі, ці ўжывае яе муж Эмеры гарэлку, адказала, што ён аднойчы за сваё жыццё быў п'яны і адбылося гэта ў час знаходжання ў Беларусі. Не кожны чалавек можа прывыкнуць да непатрэбнага прымусовага, як гэта нярэдка бывае, частавання.

З заўжды прыстойнымі людзьмі Закачэнне. Пачатак у №№ 25—27, 29, 30, 32—33, 35.

— кіраўнікамі таварыстваў дружбы «Польшча—Усход» і «Польшча—Беларусь» Стэфанам Наўротам, Балаславам Хмяльніцкім, Юзэфам Брылём сяброўскія адносіны склапіся даўно, калі яны мелі дачыненне да Саюза польскай моладзі. Як і належыць добрым суседзям, ладзім сустрэчы, семінары, дзелімся думкамі і здзяйсненнямі. Разумем адзін аднаго і ў дыскусіях у дачыненні да вялікіх імён, якімі аднолькава ганарыцца і Беларусь, і Польшча: Адама Міцкевіча, Элізы Ажэшка, Станіслава Манюшкі, Уладзіслава Сыракомлі, Яна Чачота. Нападзілі ўжо 10 тэматычных канферэнцый польскіх і беларускіх навукоўцаў. Асобная старонка — Свіцязянскія сустрэчы, на якія кожны год да гэтага часу з'язджаюцца пераможцы агульнапольскіх алімпіяд беларускай мовы.

Пастаяннымі і пажаданымі былі раней і паходы па месцах воінскай славы салдат Польскай дывізіі імя Тадэвуша Касцюшкі.

Значны ўклад у развіццё паўся-


дзённых добрасуседскіх адносін разам з польскімі калегамі ўнёс народны паэт Беларусі Максім Танк, які дзесяці гадоў узначальваў Таварыства беларуска-польскай дружбы.

Амаль усе святы жыхары Гродзеншчыны і Брэстчыны, як і іх сябры і родзічы з Беластоцкага і Люблінскага ваяводстваў, ладзілі са шчырасцю сумесна, кожны год у чэры польскія песні і музыка ў Віцебску, Беларускія — у Зялёнай Гурцы. А вось нядаўна, у час правядзення Дзён культуры Беларусі ў Польшчы, давялося, на жаль, адчуць не тое. Непажаданым стаў некаторым афіцыйным асобам Польшчы паказ людзям беларускай культуры, і яны літасціва дазволілі вядучым мастацкім калектывам — Тэатру балета, ансамблю танца «Харошкі» і іншым выступіць толькі адзін раз. На гэтых канцэртах, дарэчы, былі знаёмыя людзі — даўнія сябры Таварыства польска-беларускай дружбы. Хто мог падумаць раней, што такое здарыцца, што колішнія засталецца



Фота Мікалая ПЯТРОВА, БелТА.

НОВАЯ ЛЯДОВАЯ АРЭНА



У Мінску ўступіла ў строй яшчэ адна лядовая арэна. Гэта былі адкрыты каток Палаца спорту. Цяпер тут можна трэніравацца і праводзіць спарторніцтвы ў любы час года.

Фота Генадзя СЯМЁНАВА, БелТА.



ФЭСТ «АЎТАСПАДЧЫНЫ»

Беларускі фестываль старадаўняй аўтастэхнікі «Аўтаспадчына» прайшоў у Мінску. У фестывалі прынялі ўдзел клубы Беларускай федэрацыі старадаўняй аўтастэхнікі.

50 антыкварных аўтамабіляў, сярод якіх рэспектабельныя «ЗІМ», «Чайка», папулярныя «Масквічы», «Волгі», «Перамогі», аўтамабілі Германіі, ЗША праехалі па цэнтральных вуліцах сталіцы.

На Кастрычніцкай плошчы быў арганізаваны агляд аўтамабіляў, матацыклаў Мінскага мотавелазавода, аўтабронетэхнікі ваеннага і пасляваеннага перыядаў.



НА ЗДЫМКАХ: Вячаслаў ПУХАЛЬСКІ, уладальнік аўтамабіля «Варшава» выпуску 60-х гадоў; на выставе антыкварных аўтамабіляў; аўтамабілі «Бюлік» 37-га года і «Хорх» 38-га года выпуску.

Фота Віктара ТАЛОЧКІ, БелТА.

ЭКАЛАГІЧНЫ ДЭСАНТ



Старажытны парк Альба ў Нясвіжы значна аднавіў гэтым летам зборны атрад студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. Экалагічны валанцёрскі лагер складаўся з 70 чалавек. Маладыя экалагі бясплатна працавалі на ачыстцы тэрыторыі парку, якая займае каля 300 гектараў. У час Радзівілаў тут былі разбіты «італьянскія сады». Маёнтак Радзівілаў і паркавыя ансам-

блі, што прымыкалі да яго, былі ў свой час вядомыя ва ўсёй Еўропе. Цяпер насаджэнні Альбы прынялі выгляд лесапаркавага масіву, дзе яшчэ сустракаюцца старыя ліпы і дубы. Удзельнікі экалагічнага валанцёрскага лагера «Альба-парк» надалі яму дагледжаны выгляд.

НА ЗДЫМКУ: удзельніца экалагічнага лагера Святлана НОВІКАВА.

«РОЗНЫЯ—РОЎНЫЯ»

ТАЯМНІЦЫ ПЛЕМЕНИ КВАКШЭЙ

Беларускае маладзёжнае грамадскае аб'яднанне «Розныя—Роўныя» добра вядомае па музычнай акцыі «Шкло супраць пластыка». Летась на мяжы Мінскай і Віцебскай абласцей яно правяло міжнародны фестываль «Круглае возера-99». Больш за шэсцьдзсят хлопцаў і дзяўчат з Беларусі, Расіі, Украіны размясціліся ў палатачным гарадку пад соснамі каля берага возера Швакшты. І ў першы ж вечар яны былі ўрачыста прыняты ў племя квакшэй — казачных жыхароў тутэйшых мясцін.

Удзельнікаў фестывалю размеркавалі па чатырох атрадах — чатырох самастойных «дзяржаваў» са сваімі законамі, сімволікай, уладнымі органамі. Усе дні былі насычаны мноствам падзей. Прадстаўнікі моладзі вучыліся дамаўляцца, знаходзіць мірнае вырашэнне гульневых канфліктаў, якія ўзніклі паміж «краінамі». Набылі каштоўныя ўменні па мадэліраванню праектаў. Азнаёміліся з еўрапейскімі структурамі, занятымі ў сферы маладзёжнай палітыкі. У ваенна-спартыўнай гульні «Казакі-разбойнікі» кожнаму удзельніку разам са сваёй камандай неабходна было пераадолець некалькі кіламетраў, прайсці праз пікеты, прадеманстраваць сілу, кемлівасць і артыстызм. Многія ўпершыню, як сапраў-



дныя альпіністы, з дапамогай сяброў па канаце ўзбіраліся на высокае дрэва. Нямала вострых адчуванняў прынесла і пераправа праз глыбокія яры. Кожную раніцу інструктары праводзілі заняткі па аздаравленчай гімнастыцы і сеансы лячэбнага масажу. Усе вострым дзён працягвалася гульня «Тайны сябар». У першы ж вечар па жэрабю кожны вызначыў таго чалавека з ліку ўдзельнікаў фестывалю, на адрас якога трэба было хаваючы сябе, накіроўваць асобую ўвагу, падносіць падарункі, ахінаць пшчотай. З гэтай прычыны атмасфера палатачнага гарадка была прасякнута загадкаваасцю і рамантыкай. А падчас Дня Нептуна на сонечным беразе Швакштаў адбыўся шумны маскарэд. І, наогул, ніводны дзень не абходзіўся без жартаў, святочных канцэртаў і дыскатэкі.

Трэба адначыць, што такі фестываль, як «Круглае возера-99», на Бе-

ларусі раней не праводзіўся. Той, што прайшоў на Швакштах, меў важную асаблівасць: у ім удзельнічалі інваліды і маладыя людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, тыя, ад каго ў грамадстве звычайна адгароджваюцца высокімі сценамі непаразумення. Тут жа, у «племені квакшэй», адбыўся цуд. У адарванай ад усяго свету маленькай «краіне» разнастайныя бар'еры, абмежаванні і забавоны зніклі, папросту страцілі свой сэнс, і ўсе такія розныя сталі абсалютна роўнымі.

— Вельмі хацелася б, — гаворыць Таццяна Літошык, лідэр БМГА «Розныя—Роўныя», — каб, вярнуўшыся ў «цывілізацыю», яны захавалі гэты цудоўны стан душы. А мы ўжо думаем аб «Круглым возеры-2000» і збіраемся пашырыць кола ўдзельнікаў, запрасіўшы моладзь з краін СНД, Усходняй і Заходняй Еўропы.

Руслан АНАНЬЕЎ.



Фота Сяргея АНАДЗІМІ, БелТА.

Два залатыя і чатыры бронзавыя медалі прывезлі гомельскія школьнікі са штата Паўночная Караліна (ЗША), дзе прымалі ўдзел у Спецыяльнай Алімпійскай гульні для дзяцей-інвалідаў з абмежаванымі інтэлектуальнымі магчымасцямі. У конным спорце, які яны прадстаўлялі, гомельская каманда была адзінай сярод краін СНД. Усяго ў Гульніх прымалі ўдзел прадстаўнікі 150 краін свету.

НА ЗДЫМКУ: удзельнікі «Спецыяльнай Алімпік» Коля КІРАЎ, Валерыян АНУФРЫЕЎ, Оля КАНЫШАВА і Юля ЧУЙКОВА.

ў мінулым. Так не павінна быць, упэўнены, што гэта часовае палітыканства.

Блізкія народы, тым больш сумесныя сем'і, раз'яднаць немагчыма. Колькі іх, нарачонах, у якіх дзеці лічаць сябе хто палякам, хто беларусам?!

Шчодры народ Беларусі паважліва ставіцца да людзей, якія прыязджаюць да нас з адкрытым сэрцам, добрымі намерамі. Яскрава аб гэтым сведчылі сустрэчы з прадстаўнікамі культуры Іспаніі, Швейцарыі, Сірыі, Індыі, жаночых асацыяцый Кіпра, моладдзю Мазамбіка, Буркіна Фасо, навукоўцамі Аргенціны, Кубы, журналістамі Чэхіі, Славакіі... Усе яны павелі з сабой цеплыню, якая выпраменьвае дабро і людскую справядлівасць. Частка замежных гасцей гаворыць і аб недакладнай інфармацыі, якая распаўсюджваецца аб нашай краіне. Робіцца гэта, з іх слоў, проста: адасобленыя факты падаюцца без паслядоўнасці, узаемасувязі, пры гэтым ігнаруюцца асяродкі і акалічэнні іх узнікнення. Натуральна, што найважнейшы сродак для аб'ектыўнасці — паказ сапраўднага жыццёвага становішча.

У першыя дні знаходжання на Беларусі былі прэзідэнт ландтага зямлі Ніжняй Аўстрыя Фердзінанд Райтэр быў надта насцярожаны. Многія пытанні мелася ў яго да рабочых і інжынераў Беларускага аўтамабільнага завода. Затым Райтэр наведваў камбінат «Мір», пасёлак Жамчужны, што пад Бранавічамі. Многіх радуе там прыгожыя сельскія вуліцы, дамы з кватэрамі ў духу ўзроўня, прасторны, на гарадскі

лад, Палац культуры. Уражваюць сядзібы, што нагадваюць агародчыкі-кветнічкі. Усё гэта створана рукамі людзей на бясконцых, як здавалася, балотах уздоўж рэчкі Мышанка. Гэта непадалёку ад тых мясцін, дзе і цяпер у народнай памяці засталіся назвы «напалеонаўскі тракт», «нямецкія акопы», «шведскі курган». Як жа ўспрыняў усё гэта пан Райтэр? Ён сказаў, што аб'ехаў многа краін, але «такога дружалюбства і працавітасці, якія ўбачыў у час паездкі па Беларусі, не сустракаў нідзе».

Сотні людзей штогод прыязджаюць, каб выказаць свае адносіны да мужнасці беларускага народа ў барацьбе з фашызмам. Сярод іх былі колішні старшыня Славацкага нацыянальнага савета Вільям Шалговіч, прадстаўнікі асацыяцыі былых італьянскіх партызан Камунарда і Феручыя Мауры, групы ветэранаў другой сусветнай вайны з Канады, Вялікабрытаніі, Францыі.

«Усе мы ведаем, які вялікі ўклад унесла Беларусь у перамогу над фашызмам, — сказаў канадзец Харольд Кінгелі. — Мы вельмі высока цэнім гераізм вашага народа. Упэўнены, што ваша краіна шыра імкнецца да забеспячэння міру на планеце. Каб упэўніцца ў гэтым, дастаткова сустрэцца з вашымі людзьмі».

На гістарычных фактах, сабраных у час паездкі па Беларусі, канадскі пісьменнік Айвар Мілз напісаў кнігу «Праз гадзі не сціхае бой страт». Галандскі пісьменнік Дзік Валда і бельгійскі Людо ван Эк пасля наведвання нашай краіны завяршылі працу над кнігай «Дзеці таго часу». Яны ж сааўтары яшчэ аднаго

выдання «Гэта не павінна паўтарыцца». Нарысы аб сувязях народаў Беларусі і Індыі «Шляхамі дружбы» напісаў кіраўнік індыйскага культурнага таварыства Г. Рамакрышна.

Пасля неаднаразовага наведвання Беларусі амерыканскі пісьменнік Уільям Мандэла прысвяціў нашай рэспубліцы неаблагу кнігу з нязвычайнай назвай «Савецкія, а не рускія». У ёй зроблены высновы аб галоўнай сутнасці сацыяльнага вобраза беларускага народа: «Правядзіце некалькі дзён на Беларусі, — піша аўтар, — пагаварыце з народам па любым пытанні, пасля чаго цяжка не зрабіць выснову, што для яго, які ахвяраваў кожным чацвёртым, забеспячэнне міру з'яўляецца самай важнай часткай нацыянальнай псіхалогіі. Калі паглядзець, чым стала Беларусь на працягу трох пакаленняў, то гэта не можа не ўзмацніць веру ў гуманітарны патэнцыял народа». У кнізе не абязданы ўвагай імёны і творы Заіра Азгура, Васіля Быкава, Максіма Лужаніна, Янкі Брыля, іншых вядомых прадстаўнікоў беларускага народа — Веры Харужай, Вольгі Корбут, Андрэя Грамыкі.

На працягу многіх гадоў да нас прыязджае нямецкі мастак Крыстаў Ніс. Ён стаў адным з ініцыятараў экспанавання ў Мінску, затым у Берліне выставы нямецкіх і беларускіх мастакоў «Вайна стукіла ў сэрца кожнага». Урэзаліся ў памяць яго словы, сказаныя на адкрыцці выставы: «Беларусь часу вайны — попел, кроў, злачыства, прычынай гэтаму стаў жудасны план, распрацаваны ў горадзе, адкуль мы прыехалі. Народы знішчалі адзін аднаго па віне тых, хто і сёння марыць узбагаціцца

за кошт ваеннага разбою». Неардынарны ўчынак здзейсніў быў германскі капітан Ганс Ёрген Кіміх, які ў 1944 годзе апынуўся пад Оршай у складзе 25-й дывізіі вермахта. Ён, дарэчы (шкада, што не раней), прывёз карты мінных палёў, якія спатрэбіліся для арыентавання шукаў смертаносных знаходак, што засталіся яшчэ да нашага часу.

Дружалюбства не можа быць выпадковай з'явай, яно ўзнікае і доўжыцца, дзякуючы ўзаемаразуменню і ўзаемапавазе. Знаёмства, сустрэчы, дыялогі прадстаўнікоў грамадскасці розных народаў, іх сумленна праца ствараюць атмасферу аднасі, а не супрацьстаяння. Гэта, як ніколі, патрэбна ў наш напружаны, раз'яднаны і трывожны час.

Цяперашняе жыццё, мабыць, уойдзе ў гісторыю як час супрацьстаяння і антаганізму былых і новых, сумленных людзей і дзялкоў. Супярэчнасцей у жыцці сёння, на жаль, больш, чым згоды. Занадта многа разрывае тых, хто не звяртае ўвагі на выпрацаваны грамадскай думкай, царквой маральныя прыныцыпы, хрысціянскія заветы дабра і справядлівасці.

За некаторымі асобамі, якія лічаць сябе вялікімі прадстаўнікамі нацыі, нельга прасачыць, як за тым мятнікам насценнага гадзінніка, ці злева ён, ці справа. Зашмат часовых аб'яднанняў, якія ствараюцца іх лідэрамі, каб зацвердзіць сваю неардынарную ролю. Групоўкі часта аб'ядноўваюць кан'юнктурныя інтарэсы. Але «героі» смуты рэдка застаюцца да яе канца. Сілкаванне каранёў палітыканства — з'ява часо-

вая, а чалавечая мараль — катэгорыя вечная і пераможная. Наколькі трывалыя сувязі людзей, адназначна скажаць нельга. Сяброўства застаецца на доўгія гады. Добрыя знаёмыя таксама мець някэпска. Усё залежыць ад мэтаў, з якімі шукаюць сувязі, ад нашага ўмення знайсці агульную мову. Плённасць сувязей грунтуецца на прывабных і карысных для абодвух бакоў тэмах, праграмах супрацоўніцтва.

Бываюць і такія «госці», якія хочучь мець толькі асабістую выгаду. Да розных людзей даводзіцца ставіцца па-рознаму. У той жа час традыцыйныя сувязі не бываюць аднолькава пастаяннымі. Тым больш, што ў краінах нашых партнёраў сітуацыя таксама мяняецца. На характар адносінаў паміж людзьмі ўплываюць нават узрост, здароўе і настрой. Вельмі ён сэрца словы: «Мы супрацоўнічаем з Таварыствам дружбы таму, што яно не займаецца палітычнымі разборкамі і непатрэбнай мітуснёй», якія мы часта чуем ад нашых замежных партнёраў. У гэтым ёсць вялікі сэнс. Патрэбныя людзям напрамкі дзейнасці фарміраваліся дзесяцігоддзямі на гуманістычным прыныцыпах. Мабыць, таму Дом дружбы не бывае пустым, заўжды ён багаты на добрых людзей. І справа ладзіцца талакой, бо ёсць тут аднасць і атмасфера сяброўства. Тут сходзіцца розныя плыні, скрыжоўваюцца розныя думкі, у той жа час падтрымліваецца і сцвярджаецца адзіны накірунак народнай дыпламатыі на карысць незалежнай Беларусі, плённага супрацоўніцтва паміж народамі.

ВЫБРАННІК ВЕЧНАСЦІ

Алена ЯСКЕВІЧ

кандыдат філалагічных навук.

Пасля спусташальнай атэістычнай засухі духоўнасць сённяшняй генерацыі паэтаў надта кволая, не паслядоўная, зусім не "падзвіжніцкая". Пачасту вялікасныя імёны Бога і пераўзыходзячы хрысціянскія ўніверсалі ўжываюцца "всёе", на ўзроўні ходкіх аб'ектаў рэальнасці. За "духоўнасць" па-ранейшаму прымаецца "душэўнасць", звычайны пажаў страцей.

Ды нешта істотна перамянілася ў свеце... Не радуецца і не наталяюць падманнага насалоды і відовішчы цывілізацыі, выпусташылася, здаманна змяльчэла спрадвечная тэма паэзіі — каханне — без яго глыбіннага касмічнага сэнсу, без яго хрысціянскай іерархічнай шматзначнасці. Апрыкла, ніколі не існаваў магія сучаснай рэчывасці і моды.

Адначасова маральная дысгармонія сучаснага чалавека тым больш праяўляецца ў экзістэнцыйных крызісах, безвыходнасці настрою, у нязбыўнай настальгіі духу па першароднай чысціні, па адвечным. Ці ж не бачым мы, як ужо ледзь не ў кожнага паэта "Боскае", "Выратавальнае", хай яшчэ выказанае няўмела, не сыходзіць з радкоў, са старонак кніг.

Відавочна, вельмі ж крута і непрадказальна вядзе Прамысленне сённяшняй душы на кругі свае. Ці ж не сведкі мы, як знешнімі абставінамі і ўнутраным плачам душы бывае раскрываваны лёс блізкіх, знаёмых, дабрабытнае, спажывецкае існаванне бачыцца ўжо тупіковым, безвыходным вынікам, і тады адно ацаленне — выбаўленне да Бога, на сцязо духоўнага падзвігу. І, як паказвае матэрыял даследавання, духоўная паэзія ўзнікае менавіта сярод такіх лёсаў, сярод горніх спасціжэнняў такіх душаў.

Плённае вырашэнне шматлікіх антынамічных праблем пісьменства Новага часу запатрабавала пераадолення ўяўлення аб перарванасці нацыянальнай традыцыі, ізаляванасці старажытнага і новага ў айчынай філалогіі, сцявяджэння арганічнай паяднанасці старабеларускага і сучаснага перыядаў функцыянавання прыгожага пісьменства, асвятлення "запалога веку" старажытнай літаратуры, калі здабыткі беларускай кніжнасці засвойвалі не толькі славянскія народы, але і жыхары Цэнтральнай і Заходняй Еўропы, даследаванне ролі гамілетыка-марыялагічнай, лексікаграфічна-

матрычнай і паэтыка-драматургічнай спадчыны ў працэсе фарміравання менталітэту і светапоглядных асаблівасцей беларускай нацыі. Вытлумачэнне генетычнага кода нацыянальнага архетыповага раду патрабуе надзвычайнай увагі да эпохі адначасовага пасіянарнага надрыву і ўзлёту — айчыннага асветніцкага Адраджэння як забытай старонкі ўласна беларускай традыцыі.

Магутная дакументальная плынь "жывых фактаў быцця" беларускай літаратуры 80-х — 90-х гадоў (перыяду стагнацыі і постсцявільскага развіцця) пры ўсіх сваіх станоўчых памкненнях вывесці нацыянальнае жыццё з "пракрустава ложка" ідэалага-сцявільскага стэрэатыпаў шмат у

еўрапейскіх культурах, "любоў да гісторыі з'яўляецца неабходнай рысай чалавечай прыроды, таму што яна непадзельная з любоўю да самога сябе. Менавіта гэтая першапрычына прымушае нас зазірнуць уперад, у будучыню, і назад, у мінулыя стагоддзі. Мы ўяўляем, што рэчы, якія хвалююць нас, будуць цікавыя і нашым нашчадкам, такое пачуццё ўласцівае чалавецтву ад Цэзара да царкоўнага пісца... Мы любім захоўваць памяць (у той ступені, у якой дазваляюць нам гэты нашы слабыя сілы) аб яркіх падзеях уласнага жыцця, нашага веку і часоў папярэдніх яму. І няма неабходнасці гаварыць пра тое, наколькі ўзмацняецца гэтая страсць у цывілізаваных народаў".

СПАСЦІЖЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДУШЫ...

чым мяхволі разбурала асноўны катарзісны стрыжань айчынай мастацкай традыцыі. І тым архетыповым жываносным стрыжнем, які здолеў, на думку даследчыкаў, зрабіць нанова паўнакроўным сучаснае літаратурнае жыццё, сталіся традыцыі старабеларускай кніжнасці — тыя, што непасрэдна дайшлі як усваядмеленыя помнікі нашай культуры і як здабыткі нашага пісьменства, асіміляваныя і засвоеныя іншымі народамі, быццам плён уласных культур, вынік слаўтага духоўнага ўплыву беларусаў у XVI — XVII стагоддзях на культуры народаў Еўропы і хрысціянскага свету ўвогуле. Гэта і прадвызначыла паглыбленне маральна-дыдактычных пошукаў у мастацкім працэсе 80-х — 90-х гадоў, яскрава выявіла ўніверсальнасць духоўнага элемента традыцыі, яе трансфармаваную пераемнасць у філасофска-стылявых тэндэнцыях сучаснай літаратуры.

Аляксей ДУДАРАЎ у сваіх інтэрв'ю неаднойчы наракаў на недастатковы гістарызм мыслення сярэдняга беларуса, што мы ў адрозненне ад суседніх народаў не ўсваядмілі яшчэ да канца "гістарычнага месіяства" як этнасу, сваёй ролі як нацыі на скрыжалях Быцця. Як адзначыў тэарэтык гуманістычнай гістарыяграфіі Англіі Балінгброк, пачынальнік традыцыі філасофіі Асветніцтва ў заходне-

І вось звышзадачай драматычнай паэмы "Барбара Радзівіл" Раісы БАРАВІКОВАЙ і сталася вытлумачэнне падзей гісторыі праз сьвядомасць і пачуццё сучаснага чалавека, яго пошукі ў гісторыі архетыповых каранёў высакароднейшых рысаў сваёй нацыі: спагадлівасці, шляхетнасці, мэтанакіраванай волі, адданасці ў пачуццях і мужнасці ўчынкаў:

Жыгімонт Аўгуст (суха, адрывіста)
Душа баліць ...
Ва ўсім — няўцешны боль.
Мяне пакінуў бацька,
вас — кароль!
(Пераводзіць позірк на залу).
Вядома вам,
што ў Кракаве зняцку
прастол асірацеў ...
Магчыма,
ды без слоўнае аздобы
дадому вам у дзень
сваёй жалобы,
што заўтра, патрабуюць
надта справы,
у Кракаў еду ...

Зачакаўся Вавель!
(Устае з трона, ідзе да дзвярэй, у якіх толькі што схаваўся камердынер. З шумам расчыняе іх ... Усе глядзяць на дзверы. З'яўляецца Барбара. Уся ў чорным аксаміце, толькі ў вусах і на шыі праменьца брыльянты. Па зале праходзіць лёгкі гул).

Здарылася гэтак,
што я парушыць мусіў
завядзёнку.
Не палічыўся з даўнім этыкетам
і ... без кароннай рады
выбраў жонку.
З ёй павянчаўся,
кляўся перад Богам,
што будзе
ў нас адна цяпер дарога!
Заняты быў апошнім часам
крайне,
таму дасюль трымаў
свой шлюб у тайне ...
І я шчаслівы вельмі тым,
што у пару
Бог даў, каго я сам хацеў, —
Барбару!
Я вынес клопат свой
не на разгляд!
Наступнае прымайце, як загад!
Вы ўсе павінны ў радасці
ці ў гневе
ёй кланяцца заўжды як каралеве!

"Барбара Радзівіл" не толькі засведчыла, што слынная пісьменніца філігранна авалодала жывой гутарковай канвой сцэнічнай мовы, але і стварыла рэч класічную не толькі ў эпісферы сваёй культуры, а і для іншых еўрапейскіх літаратур, бо ў ёй нацыянальны погляд вытлумачыў антыноміі замежнай гістарыяграфіі ў стаўленні да постацей Жыгімонта і Барбары Радзівіл.

І Аляксей Дудараў прычыны разбурэння асноўных духоўных каштоўнасцей нашага этнасу бачыць у здэку над чысцінёй, цюнтай, каханнем, у папранні асноватворнага закона Сусвету — закона Любові, як лёсу ўласнага, як правобразы трагічнага існавання народа на скрыжалях гісторыі:

РАГВАЛОД. Князёўна ты!
Халопкі хай кахаюць.
Дурноту гэту выкінь
з галавы ...
Хто б ён ні быў ...
Цябе чакае Кіеў ...

РАГНЕДА. Мяне не дачакаецца ніхто!

Апроч яго ...
Праз слёзы бачу
я адчай і беды,
Апошні раз прашу ...

РАГВАЛОД. Усё, ідзі. (Да Мамулькі)
А ты яе служанку
прывядзі.

Мамулька прыводзіць
Любаву.

ЛЮБАВА. Яна сустрэла
ўлетку выпадкова,
Калі дзяўчаты жэняцца
з Ярылам,
Прыгожага і знатнага
хлапца ...
... Апануты быў чыста.
Свагоў сваіх паабяцаў
прыслаць ...

(А. Дудараў "Палачанка").

(Працяг будзе).

«СВЕТЛЫ ЯБЛЫЧНЫ СПАС»

Фальклорнае свята "Светлы яблычны Спас" прайшло ў Шаркаўшчынскім раёне Віцебшчыны. У добры час святкуецца яно — сабраная збожжа, а сады стаяць, абцяжараныя пладамі.

Пачалося свята ў вёсцы Малья Алашкі, дзе доўгі час працаваў вядомы беларускі селекцыянер-садавод і вучоны, заслужаны аграном рэспублікі Іван Сікора. Гэта яго нястомнай працай былі створаны шматлікія гатункі яблынь, ягядных і дэкарэтыўных раслін, што пладаносць сёння ў садах Беларусі. У сікораўскім садзе, які і сёння радуе людзей багатымі ўраджаямі, адкрыўся музей памяці нашага слаўтага земляка. На сельскіх могілках у вёсцы Малья Алашкі, дзе пахаваны вучоны, адбыўся ўрачысты малебен.

А потым свята працягвалася ў Шаркаўшчыне. "Спас усяго прыпас", — гавораць у народзе. І ў пацвярджэнне гэтай прыказкі тут можна было пакаштаваць усё, чым багаты віцебскі край. Мясцовы клуб нацыянальнай кухні



"Груца" запыраў гаспадарства ўдзельнікаў у працэсе дэгустацыі страваў беларускай кухні. І тым мелодыям, якія тым выкананні фальклорных тываў вобласці у



ВЫСТАВА

НАШЫ КНІЖКІ

На пачатку верасня ў Маскве прайшоў чарговы міжнародны кніжны кірмаш. У яго рабоце прынялі ўдзел беларускія кнігавыдаўцы і кнігараспаўсюджвальнікі.

У склад нашай дэлегацыі ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх беларускіх дзяржаўных выдавец-

тваў і некаторыя прыватныя кніжныя і выдавецтвы. У гэтым кірмашу ўдзельнічалі і беларускія кнігавыдаўцы і кнігараспаўсюджвальнікі. У склад нашай дэлегацыі ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх беларускіх дзяржаўных выдавец-

СПАДЧЫНА

Валерый ЯРМОЛЕНКА

доктар геаграфічных навук.

Выкладанне матэрыялу і крытычныя адносіны аўтара да першыя крокі даюць усе падставы характарызаваць яго працу як першы вопыт навукова-папулярнага апісання геаграфічных аб'ектаў і з'яў ва ўсходнеславянскай літаратуры канца XVI стагоддзя. Кніга Сіроткі належыць да лепшых твораў XVI стагоддзя па геаграфіі і падарожжах. Апублікавана яна ўпершыню Фамію Трэцерам у Прусіі ў 1601 годзе на лацінскай мове пад назвай "Hierosolymitana peregrinatio III. p. Nicolai Christophori Radziwili" і перавыдавалася потым у Галандзіі ў 1610, 1614, 1753, 1756 гадах. Польскі пераклад з лацінскай, зроблены Андрэем Варгоцкім, быў апублікаваны неаднаразова ў Кракаве (1607, 1609, 1611, 1617, 1628, 1683, 1745) і Вроцлаве (1847) пад назвай "Peregrinacia albo Pielgrzymowanie do Ziemi Swietey Krzysztofa Radziwilla". З лацінскага перакладу Трэцера былі выпушчаны ў свет два выданні на нямецкай (1603, 1605) і адно на рускай мове (СПб., 1787), а рускі пераклад з польскага (4-е выданне Варгоцкага) быў выда-

дзены ў Маскве (1617) і перавыдадзены ў Пецярбургу (1879). Арыгінал дзённіка князя Радзівіла на польскай мове (Podroz do Ziemi Swietey, Syrii i Egiptu. 1582-1584), што захоўваецца ў Варшаве ў бібліятэцы Красінскіх, упершыню быў апублікаваны ў 1925 годзе ў апрацоўцы Я. Чупкі і параўнаўча нядаўна ў Варшаве (1962) з пасляслоўем Л. Кукульскага. Фрагменты дзённіка прыведзены таксама ў "Анталогіі польскіх помнікаў XVI стагоддзя" (Варшава, 1966). Усё гэта сведчыць пра сапраўдную папулярнасць твора Сіроткі.

Рускія пераклады 1787 ("Путешествие ко святым местам и в Египет Князя Николая Христофора Радзивила") і 1879 гадоў ("Похождение в землю святого князя Радзивила Сиротки. 1582 — 1584") — цяпер вялікая рэдкасць. Адзін экзэмпляр выдання 1787 года маецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, і яшчэ адзін 1879 года — у Фундаментальнай бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук. Рускі пераклад 1617 года захавалася толькі ў Маскоўскай Сінадзальнай бібліятэцы. Аўтар "Обзора Русской духовной литературы" (1863) справядліва называе гэтую працу Радзівіла цудоўнай, а аўтар прадмовы для выдання 1879 года, правадзейны член Рускага геаграфічнага таварыства Пётр Гільтэбрант адзначае,

што з усіх выдадзеных старадаўніх "Хождений в Святую Землю" толькі кніга князя Радзівіла адпавядае патрабаванням вучонай крытыкі: "Сапраўды: гэта — твор вельмі назіральнага і адукаванага чалавека". Такая высокая адзнака "Хождений" Радзівіла асабліва важная ў сувязі з тым, што гэта першае ў Беларусі навукова-папулярнае геаграфічнае выданне. Аж да XIX стагоддзя яно было адзіным фундаментальным і дакладным фундаментам для жыхароў Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі і іншых краін, якія накіроўваліся ва Усходняе Міжземнамор'е. Каштоўнасць твора Радзівіла яшчэ і ў тым, што ён упершыню абверг шматлікія на той час забавныя ў апісаннях геаграфічных аб'ектаў і з'яў.

Накіроўваючыся "ў Палесціны" пад выгладом (для караля і блізкіх) наведвання святых мясцін, Радзівіл тым не менш прабыў у Іерусаліме не больш двух тыдняў, а рэлігійныя сюжэты ў яго кнізе адступаюць на задні план. Больш таго, Сіротка падверг сумненню біблейскія міфы, яго крытыцызм асабліва прыкметны пры апісанні Мёртвага мора, дзе ён не выявіў "чудоўных фруктаў, што ператвараюцца ў попель", пра што пісаў Іосіф Флавій у сваёй кнізе "Іудзейскія старажытнасці". Аўтар кнігі ў асноўным за-

кранае пытанні рэчаіснасці — прыроднае, географічнае і гаспадарчае апісанне ўбачаных ім краін, заснаванае на асабістых назіраннях "адукаванага чалавека". У сувязі з гэтым вельмі характэрны такі факт: Сіротка ахвяраваў шмат грошай храмам Іерусаліма і Віфлеема, за што канвент іерусалімскага бернардынцаў пасвяціў яго ў рыцары Гроба Господня і прысвоіў яму званне пракуратара Святой Зямлі.



Радзівіл прайшоў 10 тысяч кіламетраў (5 тысяч па сушы і столькі ж морам) праз Аўстрыю, Італію, Далмацыю, Сірыю, Палесціну і Егіпет, а на зваротным шляху па многіх астравах Міжземнамор'я. Ён наведаў Вену, Венецыю, Верону, Рым, Трыпалі, Бейрут, Дамаск, Яфу, Іерусалім, Каір і Александрыю. Апісваючы манастыры і культывыя храмы, палцы і руіны, жылыя пабудовы, ён расказвае пра іх месцазнаходжанне і матэрыялы, з якіх

яны створаны, параўноўвае з еўрапейскімі будынкамі, архітэктурным помнікам дае эстэтычную ацэнку. Праяўляе цікавасць да гісторыі і мастацтва: у Палесціне Сіротка агледзеў руіны замка цара Давіда і магілу

КНЯЗЫ

Дзевы Марыі, пры апісанні храма Гроба Господня ў Іерусаліме звяртае ўвагу на надмагільнікі крыжаносцаў Балдуіна Фландрскага і Готфрыда Бульонскага, які сапраўдны мастак распавядае пра Мёртвае мора, што мяняе колер вады на працягу дня ад чарнаватай да блакітнай і чырванаватай, Генісарэцкае (Тыверыадскае) возера, звязанае з многімі легендамі з жыцця Ісуса Хрыста, згадвае горы Палесціны — Гіон, Сіон і Галгофу, раку Іардан: яна мае "ваду вельмі мутную, але здаровую для піцця", апісвае маззікі храма Іаана Хрысціцеля, індыйскіх гандляроў каштоўнымі камянямі ў Дамаску, расказвае пра сфінксаў і піраміды Егіпта, аб велічы Ніла і Каіра, параўноўвае іх з Дунаем і гарадамі Еўропы ("Ніл ля Каіра шырэйшы ў два разы, чым Дунай пад Лінцам, а Каір большы ў пяць

разоў, чым Францыя"), называе сажалку Вірсава, забавы мравянавага ўвагай інтэрэсных тавых пабу...

нахрысціянскіх у Францыі), называе сажалку Вірсава, забавы мравянавага ўвагай інтэрэсных тавых пабу...



З БУДУЧАЙ ЭНЦЫКЛАПЕДЫ РЭПРЭСІРАВАННЫХ ЛІТАРАТАРАЎ

● Леанід МАРАКОЎ.

Здаецца, тут Н. Кабакоў дарма "накідваўся" на паэта. "Аб партыі" сапраўды ў зборніку не "гаварылася", але пра яе "блізнецца-брата" ёсць:

Мы верым, што сэрцы не могуць згараць, І хай мы згарым у імкненнях, А будзе натхняць І другіх запаліць Імя непаўторнае: "ЛЕНІН".

Ды і ці магчымы быў у той час выхад зборніка без гэтых "ленінскіх" радкоў?..

Па-іншаму ацаніў "Агні" Ізідор Плашчынскі (брат паэта Я. Пущы): "Назва зборніка адпавядае асноўнаму настрою, што праходзіць праз яго. Гэта агні адчужаў радасці ад сучаснага жыцця, еднасці з ім, захаплення ім... У гэтай радасці няма крыклівага паэзіі: глянцэ, які я рэвалюцыянер! Тут няма фальшу..." ("Узвышша". 1931. № 1). Не згаджаецца з Н. Кабаковым і С. Ліхадзіеўскі ("Полымя". 1931. № 9): "Рэцэнзія (Н. Кабакова. — Л. М.) у сваёй аснове мае зусім няправільную ўстаноўку... Таўбін пралетарскім паэтам ня быў і не з'яўляецца..." Але з С. Ліхадзіеўскім не пагадзіўся часопіс "Маладняк", які залічыў Ю. Таўбіна (як і самога С. Ліхадзіеўскага) у пралетарскія паэты ("Маладняк". 1931. № 4. С. 138).

У гэтым жа годзе "Маладняк" у лістападаўскім нумары паведамляе, што "Юлі Таўбін рыхтуе кніжку вершаў "Экзамен". Зборнік гэты так і не выйшаў, а вось экзамены Ю. Таўбіну трымаць прыйшлося...

З восні 1931 года Юлі Таўбін — студэнт Мінскага Вышэйшага Бельведэра, дзе ён пачынае вучыцца разам са "старым знаёмым" З. Піваравым, маладымі, але ўжо вядомымі пісьменнікамі В. Маракowym, С. Шушкевічам, Г. Раманоўскай (першая жонка С. Шушкевіча), Э. Агняцвет, Ю. Лявонным, П. Хатулёвым, З. Бірылам і інш. Адначасова з вучобай паэт працягвае актыўную літаратурную дзейнасць і, як паведаміў "Маладняк" (1931, № 2), "5 лютага 1931 г. адбыўся творчы вечар членаў БелАПП Ю. Таўбіна, Э. Астапенкі і А. Куляшова. У

Заканчэнне. Пачатак у № 34.

ЛІСТ З ТАГО СВЕТУ

абгаварэнні твораў прынялі ўдзел т. т. Галавач, Ліхадзіеўскі, Барашка, Багун, Кучар, Мікуліч, Бэндэ. Т. т., падкрэсліваючы значны фармальны рост Таўбіна, Астапенкі і Куляшова, рэзка крытыкавалі адставанне іхняй паэзіі ад задач рэканструкцыйнага перыяду, спыняліся на паасобных зрывах у творчасці: канцэнтрацыя тэматыкі вакол свайго "я", псыхакапаньне (Таўбін), панаванне інтымных мотываў і захапленне прымітывам сялянскага жыцця (Астапенка), пацыфізм, "крыўда" супраць усякай вайны, недастатковае разуменне рухавых сіл нашай пралетарскай рэвалюцыі ("Крыўда" А. Куляшова і інш.)"

Нягледзячы на "паасобныя зрывы ў творчасці", 1931 год стаўся найбольш плённым у жыцці паэта: амаль адзін за адным выходзіць тры яго зборнікі: "Мая другая кніга", "Каб жыць, спячаць і не згарэць" і "З паэмы". Пасля выхаду апошняга нехта С. Анісаў пачне амаль дапытваць Ю. Таўбіна ("Чырвоная змена". 1931. 27—28 ліст.): "Дзе ж [у зборніку] партыя, яе роля, кіраўніцтва Ленінскім камсамолам, моладдзю?" Далей палкі крытыкі ледзь не загадае: "Таўбін павінен рашуча перабудавацца, аўладаць марксысцка-ленінскім светапоглядам..."

У 1932 годзе выходзіць асобным выданнем "паэма (над якой Ю. Таўбін працаваў больш года) пра перасяленне яўрэяў на зямлю Крым" (выраз С. Ліхадзіеўскага) "Таўрыда" — апошняга прыжыццёвага кніга Ю. Таўбіна:

Так і мы сёння кончым стратай Свой працоўны і просты шлях, Каб шматкі нашых строфці статуй На вяхах насіла зямля.

Зноў паэт прадбачыць будучыню...

10 жніўня 1933 года студэнт трэцяга курса педінстытута Ю. Таўбін быў асуджаны як "нацдэм" і прыгавораны да двух гадоў высылкі. Потым В. Куляшова ўдакладніць, што "повадам для першага арышту Юлія Таўбіна стаў ліст з-за мяжаў ад цёткі, якая нібыта перахлала з Польшчы ў Амерыку..." (В. Куляшова. // Лясному рэчу праўду раскажу. Мн., 1989. С. ...).

У 1933—1935 гадах Ю. Таўбін знаходзіўся ў горадзе Цюмені. Жыццё паэта ў ссыльцы часткова прасвятляецца ў кнізе С. Шушкевіча "Вяртанне ў маладосць": "Праз некалькі тыдняў прыляцела да мяне (С. Шушкевіча. — Л. М.) нечаканая вестка. Украінскі таварыш (пісьменнік Нікіфар Белаконь. — Л. М.) напісаў, што з Юліем Таўбіным даводзілася яму сустрэцца ў рэдакцыі цюменскай газеты "Советский север" на пасяджэннях літаратурнага аб'яднання: "гарнулі мы ўсе да яго, да Юлія. Сардэчным ён быў чалавекам. Яго ўсмешка, яго лагодны твар былі заўсёды ветлівымі. Ён ніколі не павышаў голасу, размаўляючы з намі аб нашых невысіпных вершах, хоць патрабаванне да нашай творчасці было вялікім..." Далей [у лісце] паведамаў, што... калі Н. Белаконь працаваў дырэктарам вандроўнага рабоча-калгаснага тэатра, да яго часта заходзіў Юлі Таўбін, чытаў яму новыя вершы і паэму "Міхайла" (не захаваўся. — Л. М.), якую ён напісаў у 1934 годзе. І што цікава: Ю. Таўбін праявіў сябе ў тая гадзі і як драматург: ён напісаў эстрадную п'есу ў 12 абразках..."

У высылцы паэт пачаў вывучаць англійскую мову (ужо ведаў нямецкую і польскую), перакладаў з яе.

У пачатку 1937 года Ю. Таўбін быў паўторна арыштаваны (на гэты раз у Маскве) і этапаваны ў Мінск, дзе 29 кастрычніка 1937 года маскоўская вязная "тройка" прысудзіла яго да расстрэлу. У наступную ноч Ю. Таўбіна разам з Тодарам Кляшторным і Янкам Нёманскім расстраляюць. Але незадоўга да арышту, нібы прадчуваючы яго, паэт сабраў у Ленінградскае аддзяленне выдавецтва "Хадожественная литература" падборку перакладаў вершаў

Альфрэда Хаўсмана, якія потым увайшлі ў "Антологию новой английской поэзии" (вышла праз 20 дзён пасля расстрэлу паэта). Праз пераклад верша англійскага паэта "Законы Бога и людей" Ю. Таўбін выказаў сябе і свой час:

...Себе другой избрал я путь — Они хотят меня вернуть. Но я, хуля законы их, Им не навязывал своих. Мол, как угодно, господя, — Раз вы туда, так я сюда. Так нет же! Им стерпеть нельзя, Что у него своя стезя. Они грозят — иди назад,



Сядзяць (злева направа) А. КУЧАР, М. ХВЕДАРОВІЧ, Ю. ТАЎБІН, стайць А. КУЛЯШОЎ. 1930-я гады.

Не то — тюрьма, петля и ад. Как не робеть мне!

Суд их скор. Могу ль вступить в неравный спор?

Не я построил этот мир. Я в нем блуждаю, чужд и сир. Хоть глупые, но господа — Они. Их сила, их права. А нам на Марс не улеть С тобой, душа моя...

Так впрдье Смирись и следовать сумей Законам Бога и людей...

Так Ю. Таўбіну ўдалося адправіць нашчадкам ліст "з таго свету".

Moryakov@poetry.belpak.minsk.by

МАСКВЕ

аржаўных. і рускай адстаўлена канірунках. вядоўрацыяй, старшыні та па друку — у насны рынак,

але і агульны рынак паліграфічных паслуг. Нягледзячы на высокую канкурэнцыю ў кніжнай справе паміж нашымі краінамі, беларускія выданні маюць устойлівы пакупніцкі попыт у суседзяў. Таму ўдзел у маскоўскім міжнародным кніжным кірмашы для нас вельмі важны.

Заканчэнне. Пачатак у № 34.

Парыж у на апісвае конкі цара забальзавабыходзіць ааікі культу-старажыт-

ноўвае фауну і флору з айчынным раслінным і жывёльным светам (страусы "бегаюць хутка, як і нашы драфы", на беразе Ніла "было многа буслоў, якія туды залятаюць ад нас"). Падрабязна расказвае пра

сваёй сталіцы. У Нясвіжы было пачата небывалае ў тутэйшых мясцінах будаўніцтва: сам горад з плошчай-рынкам і ратушай з вежай і гадзінікам, вакол плошчы па чатырох вуглах — касцёлы з манастырамі, пры

манастыр — першы жаночы каталіцкі манастыр на тэрыторыі Беларусі. Будынак ліквідаванай кальвінісцкай гімназіі ў канцы 1584 года быў перададзены езуітам пад калегіум. Езуіцкі касцёл будаваўся як прыходскі і адначасова як магільны склеп князю Радзівілаў: з гэтай мэтай былі прадугледжаны два скляпеністыя ўваходы ў крыпт-падземелле. Гэта першы архітэктурны помнік касцёльнага барока ва Усходняй Еўропе і другі, пасля касцёла Іль-Джэзі ў Рыме. Нясвіжскі фарны касцёл быў узорам для шматлікіх барочных касцёлаў XVII—XVIII стагоддзяў у Рэчы Паспалітай. Толькі ў першай палове XVII стагоддзя ўзведзена каля 20 адна-тыпных касцёлаў у Гродне, Любліне, Кракаве, Варшаве, Львове і іншых мясцінах. Замест драўлянага палаца ўзняўся каменны замак — дамінанта палацава-паркавага комплексу, што захаваўся да нашага часу. Радзівілаўскі Нясвіж у пачатку XVII стагоддзя называлі "маленькай Варшавай" і нават "маленькім Парыжам".

Радзівілі вызваліў гараджан ад многіх павіннасцей і падаткаў, бясплатна аддаваў ім зямлю, вінакурні і іншае. Але пры гэтым ставілася ўмова: жыхары Нясвіжа штогод здаюць грошы на школу і бальніцу, забяспечваюць належнае ўтрыманне абарончых пабудов. Але, не

спадзеючыся толькі на гэтыя пабудовы, Радзівілі стварыў уласную майстэрню па ліццю гармат. Ён аказаў немалую дапамогу і бедным людзям: жабракам, падарожнікам, удовам і сіротам, сялянам якіх спасцігла якая-небудзь бяда.

У канцы XVI стагоддзя ў Нясвіжы было 50 рамеснікаў 14 прафесій. Развіваліся апрацоўка металу і дрэва, гарбарная вытворчасць, ткацтва, шыццё адзення, вытворчасць прадуктаў харчавання, рамяство муляраў і цесляроў. Нясвіжскія купцы вялі бойкі гандаль з Прыбалтыкай, Польшчай, Расіяй. Штогод у горадзе праходзілі два двухтыднёвыя кірмашы. У радзівілаўскай сталіцы размяшчаліся адміністрацыйна-гаспадарчыя ўстановы: ардынацкі суд, гапоўная каса, будаўнічае ўпраўленне, княжацкі архіў.

Для развіцця рамёстваў і гандлю Радзівілі запрашаў іншаземцаў на службу і жыхарства ў Нясвіж. Ён натхніў славу тага графёра і картографа Тамаша Макоўскага, які з 1600 года кіраваў нясвіжскай друкарняй, на стварэнне першай карты Вялікага княства Літоўскага і даў грошы на яе выданне (Амстэрдам, 1613). Гэтая карта гісторыкам вядомая як "радзівілаўская" і знаходзіцца ў бібліятэцы Вільнюскага ўніверсітэта. Макоўскі склаў да карты плума-

чальны тэкст, куды ўключыў найважнейшыя весткі пра Беларусь і агульную характарыстыку краю. Ён жа падрыхтаваў гравюры да першага выпуску кнігі пра падарожжы Радзівіла на лацінскай мове ў 1601 годзе.

У 1596 годзе князь Мікалай Крыштоф Радзівілі Сіротка выступаву ў Брэсце ад імя караля Рэчы Паспалітай з патрабаваннем аб'яднаць праваслаўную і каталіцкую царквы ва уніяцкую царкву, а з 1604-га становіцца віленскім ваяводам і поўнасцю прысвячае сябе дзяржаўнай дзейнасці. Яго называлі "некаранаваным каралём Літвы і Беларусі", ён мог дазволіць сабе сказаць у вочы свайму манарху: "Ты, кароль, у Кракаве вышэйшы, але я ў Нясвіжы гапоўны". Аднак у сваё апошняе падарожжа з Нясвіжскага палаца ў фамільны склеп езуіцкага касцёла вялікі князь адправіўся "ў простым адзенні", загорнуўшы ў плашч пілігрыма. На барэльефе надмагільнай пліты адлюстраваны пілігрым з кіем у руцэ і шыракаполым капелюшом за плячыма. Пад барэльефам надпіс-эпітафія на лацінскай мове: "Перад тварам смерці любы чалавек — не рыцар, а толькі пілігрым". Такая была апошняя воля вялікага князя літоўскага, выхаванага Польшчай, але народжанага беларускай зямлёй.

ПІЛІГРЫМ

народныя звычаі, узаемаадносіны паміж асобнымі народамі — туркамі, арабамі, неграмі. З абурэннем згадвае пра рынак рабоў. Як знаўца медыцыны, асвятляе пытанні аховы здароўя, у прыватнасці, прычыны розных эпідэмій. Не абыходзіць увагай дзяржаўны лад і гаспадарчую дзейнасць. Яго ўвагу прыцягвала літаральна ўсе, палі дзённіка стракацыя паметкамі "дзіўна", "цудоўна", "вельмі цікава"...

Кніга Радзівіла паслужыла штуршком да актывізацыі падарожжаў і выдання геаграфічных твораў у Вялікім княстве Літоўскім — пасля Сіроткі ва Усходнім Міжземнамор'і пабывалі Іаан Баптыст Сапега (1613), Іаан Бялкоўскі (1618), Мялецкі Сматрыцкі (1623) і іншыя.

Адначасова з працай над кнігай князь Радзівілі пра'езна заняўся добраўпарадкаваннем

пад'ездзе да горада — абсаджаныя дрэвамі дарогі з каменнымі слупамі, пры ўездзе — каменныя гарадскія брамы. Побач з горадам узводзіўся каменны княжацкі палац з бастыённымі ўмацаваннямі па апошняму слову абарончай тэхнікі, прынятай у Еўропе. І ўжо ў 1586 годзе горад атрымаў магдэбургскае права і герб. Тады ж у маярат Сіроткі прыехаў вопытны італьянскі архітэктар Джавані Бернардоні (1541—1605), які працаваў у Нясвіжы 13 год — з 1586 па 1599 год. Яму дапамагаў урадзжэнец Мінска Ян Франкевіч, якога Бернардоні вучыў "на архітэктара" (пазней Франкевіч пабудоваў у Вільні касцёл святога Казіміра на Ратушняй плошчы). У Нясвіжы былі ўзведзены езуіцкі, бернардзінскі, дамініканскі мужчынскія манастыры з касцёламі і бенедыкцінскі жаночы

СПАДЧЫНА

ШЧЫРАЯ ДАПАМОГА З АНГЛІІ

● Эдуард ДУБЯНЕЦКІ.
кандыдат гістарычных навук.

Аляксандр НАДСОН — вядомы беларускі святар, тэолаг, багаслоў. Айцец Аляксандр — дырэктар Беларускага музея і Бібліятэкі імя Ф. Скарыны ў Лондане; апостальскі візітатар для беларусаў-католікаў за мяжой, старшыня Беларускага камітэта дапамогі ахвярам радыяцыі, што створаны ў Англіі. Ён нарадзіўся ў 1926 годзе ў Гарадзеі цяперашняга Нясвіжскага раёна ў настаўніцкай сям'і. У пасляваенны перыяд пераехаў у Вялікабрытанію. Яшчэ ў 1950-я гады малады святар пачаў актыўна ўдзельнічаць у рэлігійным і грамадска-культурным жыцці беларускай дыяспары ў Англіі.

Ужо больш за 20 гадоў Аляксандр Надсон узначальвае Беларуска-брытанскую бібліятэку імя Ф. Скарыны, у якой захоўваецца шмат каштоўных кніг, зборнікаў дакументаў, рукапісаў, што маюць непасрэднае дачыненне да гісторыі Беларусі, яе мовы, культуры. Бібліятэка падтрымлівае двухбаковыя сувязі з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі, з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай Акадэміі навук Беларусі, з бібліятэкай Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтру імя Ф. Скарыны і інш. Дзякуючы актыўным намаганням А. Надсона, гэтыя ўстановы маюць магчымасць перадаваць атрыманую замежнымі навуковымі часопісамі, газетамі, рэдкай беларускай кнігі. У Бібліятэцы імя Ф. Скарыны на працягу многіх гадоў рэгулярна праводзяцца разнастайныя вечарыны, навуковыя канферэнцыі, прысвечаныя выдатным беларускім пісьменнікам, гістарычным падзеям на Беларусі, нацыянальным святкам.

А. Надсон таксама і таленавіты даследчык гісторыі беларускай культуры. Яго п'яру належыць кніга пра творчасць Кірылы Тураўскага, артыкулы пра рэдкае выданні XVI—XVII стагоддзяў, што друкаваліся ў лонданскім часопісе "Божым шляхам". Ён перакладае і выдае на беларускай мове рэлігійныя, літургічныя тэксты, напісаў некалькі артыкулаў і на чарнобыльскую тэматыку.

Аляксандр Надсон, як чалавек вельмі душэўны і спагадлівы, актыўна займаецца дабрачыннай дзейнасцю. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС ён неаднаразова прывозіў на Беларусь мноства лекавых сродкаў, якія распаўсюджваліся ў бальніцах Мінска, Гомельскай і Магілёўскай абласцей. Беларускія дзеці — ахвяры радыяцыйнай катастрофы — ездзілі на адпачынак у Англію, дзе заўсёды былі жаданымі гасцямі ў Бібліятэцы імя Ф. Скарыны (або лонданскай Скарынаўцы). Тут іх добраахвотна гасцілі на сустрэках наш выдатны зямляк.

Міхаіл ГЕДРОЙЦЬ — беларускі гісторык, педагог, публіцыст, эканаміст. Ён нарадзіўся ў 1929 годзе ў маёнтку Лобзаў каля вёскі Дзярэчын Слонімскага павета Наваградскага ваяводства (цяпер — Зэльвенскі раён Гродзенскай вобласці). У 1940 годзе разам з маці і сёстрамі быў дэпартаваны ў Сібір. Пасля вайны, з 1947 года, стала жыць у Англіі, у Оксфардзе. Скончыў Лонданскі ўніверсітэт (1951). У 1954 годзе М.

На працягу XIX—XX стагоддзяў шмат карэнных жыхароў Беларусі па розных прычынах апынуліся за межамі Бацькаўшчыны. Частка з іх за многія дзесяцігоддзі свайго замежнага жыцця ўжо асімілявалася, больш-менш добра засвоіўшы мову, звычаі і традыцыі тых народаў, сярод якіх яны пражываюць. Іншыя, якія таксама нядрэнна адаптаваліся да мясцовых рэалій, усё ж не страцілі свайго нацыянальнага аблічча, не забыліся пра свае вытокі, прыродна-генетычныя і моўна-культурныя карані.

Але, відаць, было б цікавым больш падрабязна спыніцца менавіта на тых прадстаўніках беларускай дыяспары, якія ўжо ўнеслі і зараз працягваюць уносіць прыкметны ўклад у беларускую культуру. Гэтыя людзі заўсёды душой і сэрцам цягнуцца да сваёй гістарычнай Радзімы, шчыра клапацяцца пра яе сённяшні і заўтрашні дзень, пра захаванне народных традыцый, звычаяў, абрадаў і інш. Менавіта своеасаблівы "голос продкаў" (ці, дакладней, "голос крыві") абуджае гэтых людзей да актыўнай, самаахвярнай працы на карысць Бацькаўшчыны, дзеля свабоды і шчасця яе шматпакутнага народа.

Таму зараз хацелася б для пацвярджэння вышэйсказанага больш падрабязна спыніцца на канкрэтных прыкладах, распавесці пра трох славутых сыноў сваёй Бацькаўшчыны — святара Аляксандра НАДСОНА, вучонага Міхала ГЕДРОЙЦЯ і графа Анджэя ЦЕХАНАВЕЦКАГА. Нягледзячы на тое, што яны адрозніваюцца паміж сабой узростам, прафесійнай дзейнасцю, службовым становішчам, жыццёвым лёсам і інш., усіх іх аб'ядноўваюць два моманты: па-першае, шчырая любоў і павага да сваёй роднай зямлі, а па-другое, месца цяперашняга сталага жыхарства. Усе яны па волі лёсу пражываюць у Вялікабрытаніі. Аднак цяпер акрэслім дзейнасць кожнага з іх паасобку.

Гейдройцэ атрымаў брытанскае грамадзянства.

На працягу 1950—1960 гадоў канструяваў і эксплуатаваў самалёты як інжынер-авіябудайнік. Выступаў на многіх навуковых канферэнцыях з дакладамі і паведамленнямі; друкаваў артыкулы па праблемах тэхналогіі, менеджменту, прамысловага планавання і інш.

М. Гейдройцэ з'яўляецца таксама вядомым гісторыкам, аўтарам навуковай працы па гісторыі Вялікага княства Літоўскага перыяду сярэднявечча ў кантэксце гістарычнага развіцця тагачаснай Еўропы. Ён зрабіў гістарычны каментарый да англійскага выдання беларускай "Хронікі Быхаўца". Мае шмат навуковых публікацый па гісторыі ВКЛ (найперш на пытаннях хрысціянізацыі беларускіх зямель у тагачасны перыяд).

У 1994 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў прыязджаў у Беларусь як назіральнік. Затым ён з дапамогай Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў устанавіў крыж на месцы расстрэлу свайго бацькі ў 1941 годзе. М. Гейдройцэ перадаў у Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны свае рукапісныя ўспаміны пра бацьку, матэрыялы на генеалогію роду Гейдройцаў, ксеракопіі тых рэдкіх замежных навуковых прац, у якіх ёсць звесткі па гісторыі хрысціянізацыі Беларусі.

Дарэчы, сёлета спаўняецца 70 гадоў з дня нараджэння М. Гейдройца. Таму з гэтай нагоды хацелася б шчыра павіншаваць нашага земляка з юбілеем і пажадаць яму далейшых поспехаў на ніве шчырага служэння свайму народу, сваёй Бацькаўшчыне.

Анджэй ЦЕХАНАВЕЦКІ — граф з Англіі (Лондан), князь з роду Мсціслаўскіх-Заслаўскіх, вядомы беларусіст-мастацтвазнаўца, доктар мастацтваў, ганаровы доктар, прафесар многіх універсітэтаў Еўропы, у тым ліку і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, вядомы дабрадзей, мецэнат.

Князь А. Цеханавецкі — адзін з

заснавальнікаў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў (МАБ). Нядаўна ён перавёў з Англіі пэўную суму грошай, накіраваных на правядзенне Буінога навуковага форуму даследчыкаў гісторыі і культуры Беларусі — III Міжнароднага кангрэса беларусістаў, які павінен адбыцца ў красавіку ці маі наступнага года. Некалькі гадоў таму назад у Варшаве выйшла калектыўнае навуковае даследаванне польскіх і расійскіх вучоных, прысвечанае гісторыі вядомага ў Еўропе старажытнага роду Цеханавецкіх, герба Дамброва. Гэтая кніга выйшла дзякуючы непасрэднай падтрымцы і дапамозе прамога нашчадка гэтага роду — графа Анджэя Цеханавецкага. Аўтары кнігі прасочваюць гістарычную эвалюцыю гэтага роду на працягу звыш шасці стагоддзяў і адзначаюць, што Цеханавецкія паходзяць з паўночнай Мазові, з польска-беларускага памежжа, з дробнай шляхты.

Такім чынам, нават на прыкладзе гэтых трох персаналій беларускіх па паходжанню дзеляў далёкага замежжа можна зразумець, што нашы суайчыннікі і за межамі сваёй Бацькаўшчыны заўсёды рабілі і робяць нямала добрых спраў на карысць усёй беларускай культуры, усяго беларускага народа. Нават знаходзячыся далёка ад Радзімы, яны шукаюць розныя шляхі і магчымасці служыць, дапамагаць ёй не толькі на словах, але і ў рэальных, канкрэтных справах — будзь то грашовая дапамога, ці перадача друкаваных матэрыялаў, ці дабрачынная дзейнасць, мецэнатства і да т. п.

Усе мы, безумоўна, павінны быць удзячнымі такім вядомым дзеячам беларускага замежжа за іх самаахвярную, бескарысліваю працу дзеля добра і працітанна нашай краіны. Хочацца спадзявацца, што і далей шэрагі такіх свядомых беларусаў свету будуць папаўняцца новымі сумленнымі рупліўцамі, прадстаўнікамі больш маладога пакалення, якім давядзецца жыць і працаваць у наступным стагоддзі.

МАРШРУТЫ СЯБРОўСТВА



ШТОГОД — У «ДРУКШАЙ»

Нам усім неаднойчы даводзілася пераконвацца: там, дзе "не праходзіць" афіцыйная, дзяржаўная дыпламатыя, сапраўдны чуд робіць так зва-

ная "народная". Людзі з розных краін, але аднолькавага сацыяльнага становішча, адной прафесіі, асабліва моладзь, звычайна хутка знаходзяць



Фота Віктара ТАЛОЧКІ, БелТА.

НА КОНКУРС "БЕЛАРУСЬ У МАІМ СЭРЦЫ"

Дзе карані твае,
Адкуль твой род пачаўся,
Ці з прыцемкаў быцця,
Ці з цемры небежыя...

У кожнага з нас ёсць свае карані. Яны ўваходзяць у глыбіню стагоддзяў. Іх нялёгка адшукаць. Не ўсе продкі чым-небудзь праславіліся. Не ўсе трапілі на старонкі летапісаў. У большасці гэта былі звычайныя простыя людзі. Пра сваіх продкаў мы можам меркаваць толькі па расказах бацькоў і дзядоў. Таму і я ведаю толькі пра сваіх дзядоў і прадзедаў. І ўжо адчула, што трэба спяшацца размаўляць са сваімі старэйшымі дзядулямі і бабулямі, каб ведаць больш пра радавод.

Беларусы, адкуль мы? Хто мы такія? Чым слаўныя ў свеце? Адказы на гэтыя пытанні дае і веданне гісторыі. Без чаго не можа быць ні сучаснасці, ні будучыні. Нездарма папярэдтваў мудрэц: перш чым ісці наперад — азірніся назад. Мінулае — гэта карані нашага тысячагадо-

шчына. Айчына. Радзіма. Пяшчотныя, добрыя, мілыя сэрцу словы. Калісьці Беларусь была падзелена на княствы. Самым магутным лічылася Полацкае. Затым беларусы злучыліся з літоўцамі, потым з палякамі, з рускімі. І з усімі беларусы падзілі.

Беларусы ад прыроды спакойныя і лагодныя. Яны памірковыя, сціплыя, мудрыя і верныя слову людзі. Сярод іншых народаў яны славяцца сваёй працавітасцю, добраазычлівасцю. А жанчыны заўсёды вызначаліся прыгажосцю і адданасцю.

Выхадцы з беларускай зямлі мелі ўплыў на суседнія дзяржавы. Яны неслі на Усход культуру і адукацыю. Гістарычны лёс беларускай зямлі вельмі цікавы. Яна заўсёды была на перакрываўнаванні і не знікла, не згубілася. Беларускаю мову спрабавалі памяняць на польскую, літоўскую, рускую, але яна захавалася.

Беларусь — вялікі і прыгожы

АДКУЛЬ НАШ ПАЧАТАК І ДЗЕ НАШ ПРАЦЯГ?

вага радаводнага дрэва. Не будзе каранёў — загіне дрэва, не застанецца ў будучыні і памяці пра нас.

Духоўная энергія нашых продкаў не знікае бясследна. Яна жывіць і ўмацоўвае род і ўвесь народ, дапамагае выстаяць у самых цяжкіх часіны. Але прыток гэтай энергіі адчувае не кожны, а толькі той, хто захваў памяць пра сваіх продкаў і іх добрыя справы.

Тысячагадовы гістарычны шлях беларусаў адзначаны і найвышэйшымі ўзлётамі, і балючымі падзеннямі. Здабыткі нашых прашчуралі сталі часцінкай нашага беларускага "я". Ёсць цудоўныя словы вядомага паэта:

"Я беларус і ганаруся,
Што маю гэтае імя..."

Як не ганарыцца нам, што менавіта на беларускай зямлі ўзгаданыя славутыя князь Рагвалод і князь Іван Рагнеда, Усяслаў Чарадзеі і Ефрасіння Полацкая, Кірыла Тураўскі і Францішак Скарына, Сымон Будны і Мікола Гусоўскі, Сімяон Полацкі і Якуб Колас, Янка Купала і Максім Багдановіч... Як многа зрабілі яны для свайго народа! І ўдзячны народ памятае іх імёны. Яны пакінулі нам тыя каштоўнасці, якія дапамагаюць зразумець сваё месца ў сусвеце.

Вялікі М. Карамзін сказаў: "Гісторыя продкаў заўсёды цікавая для тых, хто дастойны мець Бацькаўшчыну". Бацькаў-

край. Ён славіцца цудоўнай прыродай, помнікамі старажытнасці, легендамі і казкамі, багатай народнай творчасцю. Я люблю Беларусь. Тут я адчуваю сябе добра і свабодна. Мясце цягне на беларускую зямлю. Кожны раз з нецярплівасцю чакаю сустрэчы з майай сэрцу вёскай, дзе жыве мая радня.

А сама я нарадзілася ў Латвіі. Тут першая мая настаўніца, родная школа, дом, школьныя сябры. Латгалія — цудоўны край, тут шмат прыгожых мясцін, якія цешаць вока. Толькі з Беларуссю я звязана кроўна, там жывуць мае родныя і блізкія. Я не згаджаюся з такім поглядам: дзе нарадзіўся і жывеш — там твая Радзіма. Я мару ўсе свае веды данесці да тых беларусаў, якія жывуць тут, у Латвіі, каб умацоўваць іх адзінства, мець магчымасць падтрымліваць сувязь з Беларуссю, з беларускай культурай, традыцыямі. Для гэтага прымаю актыўны ўдзел у працы беларускага таварыства "Уздым", наведваю беларускую нядзельную школу. У гэтым бачу сваю сувязь з Бацькаўшчынай.

Мы — тройчы дзеці ў вечным крузе,
Мы дзеці роднае сям'і,
І дзеці маці-Беларусі,
І дзеці матухны-Зямлі.

Алена БУЧЭЛЬ,
студэнтка Даўгаўпілскага педуніверсітэта.

Латвія.

АДВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ

Ушанаванне памяці славутых беларусаў праводзіць ТБМ імя Ф. Скарыны віленскага краю. Сёння вуліцы ў Віленскім раёне носяць імёны К. Каліноўскага, Ф. Багушэвіча, У. Сыракомлі, А. Міцкевіча, Б. Тарашкевіча.

Па прапанове ТБМ на сесіі дэпутатаў Віленскага раёна вынесена пытанне аб увекавечанні памяці ў Лаворышках у назвах вуліц Францішка Скарыны, Адама Станкевіча і Яна Семашкевіча (Янка Быліна). Праз Лаворышкі праходзіць Полацкі тракт (шлях), па якому ў свой час неаднаразова праезджаў Францішак Скарына. У 1925—1927 гадах у мясцовым касцёле працаваў святаром Ян Семашкевіч, беларускі паэт.

Сёлета спаўняецца 50 год з дня смерці ў сталінскім ГУЛАГу Адама Станкевіча і Яна Семашкевіча. Богаслужэнне на беларускай мове з гэтай нагоды правёў ксёндз Ян Шуткевіч.

Дэвіз мерапрыемстваў ТБМ: "Каб помнілі і шанавалі Бога, сям'ю, мову, Бацькаўшчыну..."

Юры ПІЛЬ.

Вільня, Літва.



БЕЛАРУСЫ ў СВЕЦЕ



«СТАЮ У ЧАРАХ ЦІШЫНІ»

Калі ўвойдзеце ў фая Дома нацыянальнасцей, не спяшайцеся падымацца па лесвіцы. Такое шчымліва-пранізлівае беларускае Палессе — з цёплым вечарам, драўлянымі мастамі, вялікай вадой, стагамі сена, сонечным сланечнікам — адкрыецца вам — дыханне перахопіць. «Мая зямля» — персанальная выстава, збор карцін мастака-беларуса Вячаслава Ігнаценкі — па-сапраўдному веснавы падарунак усім нам, паднесены Дэпартаментам нацыянальных адносін. Гэта яны яго адшукалі, адкрылі і на такую персанальную выставу ў сябе сасваталі. А пасол Беларусі ў Малдове на адкрыцці вернісажа

назваў Вячаслава беларускім малдаванінам. Ад усёй душы падзякаваў за мастацтва: «Быццам дома пабываў».

Сярод соцень эскізаў, накідаў (у Вячаслава правіла — ні дня без малюнка!) ёсць такія: вялікія нажніцы як бы рассякаюць, разразаюць густанаселены ліст яго памяці — на абрэзкі ўспамінаў. І размова ў нас атрымалася нечакана такой жа — з фрагментаў жыцця.

Вось дзяцінства казыча сонечным зайчыкам. Бабіна лета. Шырыня навокал неаглядная. Мама яшчэ маладая, прыгожая капае бульбу. Ён, хлапчук, побач. Унізе Днепр ззяе мільёнамі

іскрынак. Немагчыма не дзівіцца той прыгажосці. І мама гучна, шчасліва радуецца ёй, як бы адмерваючы, пераліваючы яе ў сына. Таму, калі пачаў Слава маляваць, ніхто дома і не здзіўся: як жа можна не затрымаць, не перадаць датыкненне погляду да прыгажосці на паперы, кардоне, палатне?..

І яшчэ кавалчак яго праўды. Прамень святла, што прабіваецца з суседняга пакою, не дае заснуць. Гэта бацька дапазна схіляецца над школьнымі сшыткамі. Растрывожаны Слава падыходзіць да яго басаною па халоднай падлозе: «Скажы, — гучна шэпча, — скажы, для чаго жыве чалавек?» Бацька ў вайну такім жа, як ён, хлапчуком партызаніў у лясах. Здзіўлена зазірае ў вочы сына: «Каб хаця добрае слова пасля сябе пакінуць. Так прайсці па жыцці, па зямлі адмеранае табе, каб ніхто кепскага пра цябе скажаць не мог...»


І больш позняе: сядзяць яны на дачы з вялікім майстрам, адным з яго першых у жывапісе настаўнікаў, народным мастаком Беларусі Віталем Цвіркам. Вечар ахутвае і сулакойвае. І музыка Баха. І Цвірка неспадзявана на ўсё астатняе яго жыццё ўрок дае: «Мы слухаем адну і тую ж музыку, а выяўленчы рад у кожнага з нас свой: я звонкія ручаі і жаваронка ў вышыні бачу, а ты, быць можа, — лісце, што падае, і жураўліны клін. Вось так і ў кожным палатне павінна быць загадка».

З той пары, здаецца, у ім самім на ўсе часы пасялілася тайна. І ўсе яго работы, на самай справе, — развага. Аб свеце і аб сваім месцы ў ім.

Тут, у яго мастацкай майстэрні, пад самымі нябёсамі ў тэхнічных лабірынтах-закутках 14-павярховага дома на Рышкаўцы, мастак-рэаліст на выставе, Ігнаценка зусім іншай гранню перада мною раптам паўстае. Мае рацыю мастацтвазнаўца Вялянціна Бабкова: ён і сапраўды імкнецца да артыстызму ў сваёй справе. Ён яшчэ і мастак, які валодае мастацтвам дызайна. Зрэшты, не толькі. Ён яшчэ і майстар колеразнаўства. Недарэмна менавіта гэты прадмет выкладаў навучэнцам у Інстытуце мастацтваў.

Вось яго адчуванне «Дома»: паўсфера, нібы вялікае надбітае яйка, — вісіць, ляціць у свеце. Пачатак пачаткаў. Для дзіцяці, якое зараджаецца, чэрава маці — дом. І для таго, хто адыходзіць назаўсёды, будуецца дамавіну — апошні прытулак. А вось «Дарога». Цаглінікі адна, другая як бы закладзены ў сусвет тымі, хто жыў да нас. Што мы пакінем: зламаныя аўтамабілі, старыя камп'ютэры, пустыя кансервавыя бляшанкі, жоўць, амбіцыі? Але ж павінны ўбудаваць і свой камень у сцяну вечнасці! А трымаецца ж яна, гэтая каласальная сцяна, на колах ад дзіцячай каляскі. Як усё хістка, ненадзейна! Няўжо калінебудзь рухне?..

Кожнае лета бывае мастак у родным Палессі. Яшчэ і да 70-годдзя мамы прымеркаваў сваю выставу. Бацькі жывуць на




«Дарога».

дых над гэтымі смертаноснымі катлаванамі.

На выставе вобраз другой яго зямлі — прыгожай і любімай да болю. Ён хацеў, каб такую, радасную, святочную, убачылі яго радзіму мы. На выставе Слава чытаў вершы на беларускай мове, сугучныя яго пейзажам: «Стаю у чарах цішыні»...

Пятнаццаць гадоў жыве мастак у Малдове. У Кішынёў прывезла яго Лізавета, жонка. І ўжо малдаўскі, днястроўскі пейзаж у акуратнай рамачцы вісіць у яго майстэрні. У розных жанрах сябе спрабаваў. Плакаты на тэму Вялікай Айчыннай вайны! Але пейзажы яго цудоўныя. За плячыма — шэсць персанальных выстаў: у Мінску, Кіеве, Адэсе, Ціраспалі. На міжнародным вернісажы ў Канадзе некалькі гадоў назад у адной з катэгорый атрымаў першае месца, прадстаўляючы Малдову. Работы яго ахвотна забіралі ў прыватныя калекцыі ў Германію, Ізраіль, ЗША, Францыю.


— Вячаслаў, а ці можа мастак сёння забяспечыць годнае існа-



«Рыжы лес» (серыя «Чарнобыль»).



Эцюд «Вечар».



«Пісьмо».



«Жнівень. Нараджэнне воблакаў».

Гомельшчыне (у вёсцы Перадзелка Лоеўскага раёна). У зоне Чарнобыля. Прарасла, не магла не прарасці ў ім, мастаку, гэтая тэма вельмі незвычайнымі работамі. У сасновым бары выпай згубны радыеактыўны дождж, і ён раптам стаў бурым — «Рыжы лес». Не прыгажун больш, а сохляя паміраючая калючка. І Багародзіца са сцёртым тварам, якая адварнулася ад людзей... А вось «Ноч» — тая самая, калі адбыўся выкід. Хаос, цячэ кроў, брудная лава, што ўелася ў душу, скуру, якую ні за што не змыць.

Вёскі, тыя, што бліжэй да Чарнобыля, заражаныя так, што дзактываваць іх было немагчыма. Капалі вялікі катлан і скідвалі, згралі туды ўсё, што яшчэ ўчора, жывое і цёплае, чыйсьці радзімай звалася. Высокія сакавітыя травы зверху выраслі. А ў карціне Вячаслава злавесны по-

ванне сям'і, не гандлюючы натхненнем, займаючыся толькі тым, што яму самому цікава?

— Ну што вы! Трэба кожнаму з нас для выжывання шукаць іншыя шляхі, каб дазволіць сабе тварыць. Мiane час ад часу выручае дызайн інтэр'ера. Справа, дарэчы, вельмі цікавая.


— Ці ёсць дарагая сэрцу работа, у якой няма цаны, тая, што не прадаецца?

— Я такую карціну яшчэ напішу!

Яго цёплы пэндзаль ацэняць азябшыя. Чым даўжэй узіраешся ў чыстыя, быццам слязой ці навалніцай амытыя пейзажы Вячаслава Ігнаценкі, тым больш упэўніваешся: ён жадае свету добрай раніцы. Ён жадае міру нашым душам...

Н. ТОРНЯ.

(«Кішынёўскія новыя»). Малдова.



«Дом».

ДЗІЦЯЧАЯ ЧЫТАНКА

СЕРЖЫКАВЫ АПАВЯДАННІ

Вельмі назіральны ўдаўся хлопчык Сержык, якому зараз восем гадоў. Нічога нідзе не міне, не прапусціць. Убачыць, скажам, самы звычайны каналізацыйны люк, яму і люк гэты цікавы. Спыніцца ля яго і пакуль усё не выпытае, не распытае, не аглядзіць, датуль яго ад таго люка не адцягнуць. Ці, скажам, усе ведаюць: снег белы. А вось куды знікае ягоная бел, як снег растае і зробіцца вадой, ніхто не задумваўся. А Сержык задумаўся. З чатырох гадоў пачаў чытаць. Чытае ўсё, што пад рукі патрапіць. Энцыклапедыя — дык энцыклапедыя, "Анатомія" — дык "Анатомія". Вельмі ж яму цікава, як чалавек зладзаны. Апроч таго, Сержык яшчэ і спагадны хлопчык: усё думае, каб для людзей што-небудзь добрае зрабіць, каб людзям лепш і больш прыгожа жылося. Марыць, як вырасце, стаць прэзідэнтам Беларусі. Вось у такіх парываннях ён жыве і расце. А я гэтыя ягоныя парыванні ладную на паперы.

На Беларусі шмат такіх дзяцей, як Сержык, і ўсе мы ўглядаемся ў іх, як ў сваю будучыню.

Уладзімір СОДАЛЬ,
Сержыкаў дзядуля.



цісты, парослы травой яр з ручайкамі. Гэты пагорак даўно аблюбовалі дачныя рамантыкі. Удзень тут грэюцца, загарваюць. Вечарамі ж паляць вогнішча. Раз на год, на Купалле, на гэтым курганку бавім час і мы з Сержыкам: таксама палім вогнішча, водзім карагод, спяваем "Купалінку". Гэта ўсё падабаецца Сержыку. Ён і ў буднія дні любіць бавіць час на гэтым курганку з таго боку, дзе ўнізе яго яр, курганок пакаты, і Сержык разам з такімі ж дачнымі жэўжыкамі, як ён, любіць і проста пакачацца з таго курганка. Ляжа на схіл і пакаціцца, гарэзьячы, як качалачка якая, з пагорка. Коціцца — коціцца і з радасці аж заходзіцца, што вырываўся з гарадскога віру на вольную вольніцу. А ўнізе пагорка шматтраўе, трыснёг з папараціо-кветкаю.

Пра гэты курган ніхто з дачнікаў нічога не ведае. Але я адчуваю: у ім, за ім якаясь даўняя гісторыя. Курганок нагадвае нават валатоўку ці мо нават гарадзішча.

Кажу Сержыку: "Прыгожы курганок, толькі назвы ён не мае. Давай мы з табой яго як-небудзь назавём..."

— Давай! — кажа ён. — А як?
— Можна, Купальскай горкай назавём?
Сержык пагаджаецца са мной, і цяпер ён гукае:
— Дзядуля, пайшли на Купальскую горку.

Услед за намі і іншыя пачынаюць тую валатоўку, той курганок пры Сямі крынічках называць гэтак жа, як і мы.

А ён і напраўду прыдатны да Купалля, купальскіх святаў. Як толькі апусціцца на зямлю змрок, тут чуваць кугуканне соваў, чуюцца і іншыя галасы начных птушак. У траве скачуць жабкі, цвыркаюць, не змаўкаюць цвыркуні, конікі... А вакол цёмныя грывы таямнічага лесу, таямнічай ночы.

РЖА

Што такое ржа — ведае, бадай, кожны. Мне здавалася, і я гэта ведаю. Але трохі памыліўся. Пра тое пасведчыла мая размова з Сержыкам.

Ішлі некай разам з ім. Патрапіла нам на вочы якась жалезка — ржавая-ржавая, аж тая ржа з яе парашком сыплецца.

— Глядзі, — кажу, — я ржа жалеза з'ела.
А Сержык мне на гэта:
— А што, дзядулька, ржа жывая?
— А чаму ты так пытаешся?
— Дык ты ж кажаш: "Ржа жалеза з'ела. А раз з'ела — значыць, яна жывая".

Мне на гэта не было чаго сказаць. Мабыць і праўда — жыве, калі такую моц, як жалеза, можа ў парашок пераварыць.

ДОБРЫЯ НАМЕРЫ

Некай аднаго разу Сержык, добра выспаўшыся, пагукаў мяне з бабкаю дык кажа:

— Дзядулька, я як вырасту, шмат чаго добрага вам зраблю.

— А што ж ты нам добрага зробіш? — здзівіліся мы нечаканай Сержыкавай размовы.

— А я вам дачу збудую!

— Дзякуй, унучак! Але ж у нас ёсць дача, — запярэчылі мы.

— Ну і што, — не здаваўся Сержык. — Я вам збудую новую — высокую, як вежа, і з балконам.

Расчуліў нас Сержык сваім клопатам, і мы на яго ласку адказалі ласкай:

— А ты і зараз нам шмат чаго добрага зробіш, — кажам мы.

— А што ж я вам добрага зраблю? — цяпер ужо здзівіцца Сержык.

— Усміхаешся нам ласкава, як сонейка... Вочкі твае прыветныя... Ручкі ў цябе пшчотныя. З табою некай больш радасна жыць...

Бачым, нашы словы грэюць Сержыкаву душу. Яму прыемна гэта ўсё чуць. Яму ўсцешна, што яго за карыснага чалавека лічаць, хаця ён яшчэ і малога веку. Ды так яму міла гэтая гаворка, што ён захацеў яе падоўжыць:

— А што яшчэ я вам добрага зраблю?

— Словы добрыя, прыветныя нам гаворыш. Больш нам пакуль ад цябе нічога і не трэба... Будзем чакаць, пакуль ты вырастеш і нам свае абяцанкі споўніш.

Сержык застаўся задаволены такой гаворкай. Ён, здаецца, у той момант і падрас трохі. А хіба не?

КУПАЛЬСКАЯ ГОРКА

Пабліз нашага лецішча, а месціцца яно ў вельмі вабнай мясціне — Сем крыніц, гэта паблізу Седчы, на самым ускрайку лесу ці можа, дакладней, у самім лесе, толькі трохі выскачывшы з яго, ёсць высокі, нібы які насыпаны копчык, пагорак. Верх яго роўны, як стол, як пляцоўка якая. Унізе глыбокі, пака-

ЗЯЗЮЛЯ І КУК

Згадваецца легенда: "У птушак быў свой цар — Кук. Лятаў ён па лесе, разганяў ваўкоў і лісіц, змей — усіх, хто нападаў на птушынае царства. Аднойчы Кук не вярнуўся ў сваё гняздо. Зажурліліся ўсе лясныя птушкі:

— Хто ж нас цяпер абароніць?

Сталі раіцца. Што рабіць? Трэба ісці шукаць свайго заступніка. А хто пойдзе? У кожнага справа: той гняздо робіць, той яечкі наседжае, той дзяцей гадуе. Выраслі яны адправіць зязюлю: у яе гнязда няма і дзяцей няма. Спалохалася зязюля, што трэба ісці ў вялікую дарогу, і знесла яечка.

— Куды ж я яго дзену? — гаворыць зязюля.

— Пакладзі яго ў любое гняздо! — адказалі ёй птушкі.

— А хто яго будзе выседжаваць?

— Каму пакладзеш, той і даглядаць будзе.

— А хто ж мае птушанятка гадаваць будзе?

— Хто будзе сваіх гадаваць, той і тваё дагледзіць.

І паляцела зязюля шукаць Кука. Праляціць трохі, сядзе на галінку і кліча:

— Ку-ку!


Праляціць і зноў кліча".

Гэта адна са шматлікіх легенд,

прысвечаных зязюлі, — невялікай шэрай птушачцы, якая на працягу доўгіх гадоў успрымалася як сапраўдная варажбітка і прадвесніца чалавечага лёсу. "Прысвечаная багіні Жыве, зязюля лічылася прарочай, нябеснай пасланніцай, яна паведамляла аб прыходзе лета ("Зязюля кукавала — леценка казала"), пачатку маланак і джжджоў, вызначала даўжыню чалавечага жыцця і тэрмін шлюбных саюзаў. Па яе голасу земляроб разважае аб будучым ураджай: калі яна закукуе на досвітку і на зялёным дубе (у той час, калі лясныя апрануцца ў лістоту), то год будзе ўраджайны, а калі закукуе на ноч і на голым дрэве — будзе голад і мор. Хто першы пачуе зязюлю на галодны страўнік, таму гэты год будзе няшчасны... Вясной, пачуўшы першы раз зязюлю, людзі спяшаюцца пазваніць грашмыма — каб яны не пераводзіліся да наступнага года".

Сёння ўсе гэтыя павер'і мы ўспрымаем як фантазію нашых далёкіх продкаў, але, тым не менш, кожны з нас, раптам пачуўшы ў лясной цішы голас зязюлі, спыняецца і пачынае ўслухоўвацца ў яе мілагучнае "ку-ку", "ку-ку".

Падрыхтавала Нэлі ПРЫВАЛАВА.



Хатні любімец. Фота Сяргея Халадзіліна, БелТА.

КНИГАЗБОР

ПРА ДЗЯДУЛЮ, ПРА, БАБУЛЮ...

Выдавецтва "Юнацтва" падрыхтавала да друку кнігу паэта Леаніда Пранчака "Пра дзядулю, пра бабулю і пра іх унучку Юлю". Леанід Пранчак вядомы хлопчыкам і дзядулькам па кнізе "Дзядуля-беларуска", а таксама як аўтар дзіцячых песняў, у тым ліку і "Калыханкі", якая з 1989 года штотдзённа гучыць у вячэрняй казцы Беларускага радыё.

Шматлікія вершы паэта ўключаны ў школьныя падручнікі, хрэстаматыі, чытанкі, друкаваліся ў зборніках "Заранка", "Сцяжына", "Акрайчык", "Пралеска", "Ласкавае сонейка" і іншых, рэкамендаваных да выдання Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі РБ.

Новую кнігу склалі займальныя вершы, вясёлыя песні, жартаўлівыя байкі, лічылкі, дражнілкі, скорагаворкі, а таксама вершаваная казка "Афрыканская вандроўка".

Кніга ілюстравана каляровымі малюнкамі, мае цвёрдую вокладку. Адрасуецца дзецям дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту, іх бацькам, настаўнікам роднай мовы і літаратуры, выхавальнікам дзіцячых садзікаў.

Міхась ПАЗНЯКОЎ,
галоўны рэдактар выдавецтва "Юнацтва".

Леанід ПРАНЧАК

ЧЫКІ-БРЫКІ

Чыкі-брыкі,
Чыкі-брыкі,
Ходзіць хлопчык невялікі.
Назваецца Якуб.
У яго кудлаты чуб.

Чыкі-брыкі,
Чыкі-брыкі,
Ходзіць хлопчык невялікі.
Назваецца Хвядос.
У яго мурзаты нос.

Чыкі-брыкі,
Чыкі-брыкі,
Ходзіць хлопчык невялікі.
Назваецца Уладак.
У яго ва ўсім парадак.

Ты — Якуб!
Я не Якуб!

Ты — Хвядос!
Я не Хвядос!
Хто ж ты,
Хлопчык невялікі!
Я — Уладак!
Чыкі-брыкі!

СПІЦЬ НАД ЛЕСАМ АБЛАЧЫНКА

(Калыханка)

Баю-баю,
Лю-лі, лю-лі —
Гэта песенька матулі.
Закрываўце, дзеткі, вочы.
Добрай ночы,
Добрай ночы.

Дзед Лявон не спачывае,
Калыханку дзеткам бае.

Засынайце,
Калі ласка,
Вам прысніцца ўночы
Казка.

Спіць над лесам
аблачынка.

Засынай,
Мая дзядуля,
Добрай ночы,
Добрай ночы, —
Засынай,
Мой любы хлопчык.

ЛОСЬ

Адвядоркам у сяло
Пад аркестр сарочы
Ні з таго і ні з сяго
Лось прыйшоў аднойчы.

Пазіраў ён праз паркан
Сумнымі вачамі.
Нюхаў кветкі і туман,
Чуйна стрыг вушамі...
Прастаяў ён ля гумна,
Як зачараваны,
Аж да самага цямна,
Ціхі і рахманы.

Сенам я пачаставаў
Госця дарагога,
Потым сфатаграфавалі
Волата ляснога.
Сена з'еў і напразці
Лось пайшоў паволі
Да сцюдзёнае ракі
Па асеннім полі...

Лось прыходзіў у сяло.
А чаго — дазнацца б:
Пазнаёміцца? А мо —
Сфатаграфавалі!

«Голас Радзімы»

Рэдактар
Наталля САЛУК

Заснавальнікі:

Дзяржаўны камітэт па справах рэлігій і нацыянальнасцей Рэспублікі Беларусь; Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з зарубешнымі краінамі; Беларускае таварыства па сувязях з суайчыннікамі за рубяжом (таварыства "Радзіма").

Пазіцыі рэдакцыі і аўтару, матэрыялы якіх друкуюцца на старонках «Голасу Радзімы», не заўсёды супадаюць. Газета набрана, звярстана і аддрукавана ў друкарні «Беларускі Дом друку». (220041, г. Мінск, пр. Скарыны, 77). Тыраж 1 625 экз. Індэкс 63854. Зак. 1623. Падпісана да друку 6.09.1999 г. у 12.00. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 81.

Наш адрас:

220005, Мінск,
пр. Ф. Скарыны, 44.

Тэлефоны:

(+375-17) 213-31-97,
213-32-80, 213-30-15,
284-76-56, 213-37-82.